

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

מאַרקסיסטישע פּראָלעטאַריע פֿון אלע לענדער פֿאַרענעמען זיך!

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Пролетары ўсіх краў, злучайцеся!

УМОВЫ ПАПІСКІ:

На 1 ш-ц 90 н.; на 3 ш-цы—2 р. 60 н.;
на 6 ш-цаў—5 р.; на 1 год—9 р. 75 н.
Зьмена адрасу: мясцовага—10 н., інша-
гародняга—20 кап.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За радок нонпарэлі (пасля тэсту)—
50 кап. Іншагародні—1 р.
Пасярод тэксту ў два разы даражэй,
пры шматразовым друкаванні—адпавя-
даючы на згоды.
Згодна паст. СНК ад 10 верасьня 1924 г.
бэрацца зьверху тарыфу 10 проц. падатку.

Папліска і абвесткі прымаюцца: У Гал. Канторы газ. „Зьвязда“—г. Менск, Савецкая, 63,
(строці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-го гадз. дня. У адрогных гарадах—у аддз.
Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах,
РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральн. Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)В.

Рэдакцыя і галоўн. кантора

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дня
тэлефон № 10-74. 2) Сэкрэтар рэдак-
цыі—ад 12 да 2-го гадзіны дня, тэлеф.
№ 6-19. 3) Начн. рэдактар (друкарня)
ад 8 гадз. веч. тэл. № 6-42.
Міраўн. Г. Кантораю
Кантора абвестакі падліскі тэл. № 781.

НЯДЗЕЛЯ, 15 ЛІПЕНЯ

1928 г.

№ 162 (2969)

Конт асобнага нумару ўсёды 5 кап.

Год выданьня дванаццаты.

ТЫДЗЕНЬ

АБАРОНЫ



Узмоцнім сувязь рабочае клясы з Чырвонай арміяй

Чырвоная армія—армія пралетарскае дыктатуры. Адна з асноўных рыс характэру пралетарскае дыктатуры заключаецца ў цесным саюзе рабочае клясы з працоўным сялянствам. Чырвоная армія служыць адной з важнейшых форм такой сувязі.

У рабох Чырвонай арміі рабочыя і сяляне разам вучацца абараняць сваю савецкую дзяржаву. Кожны год ў Чырвоную армію ўліваюцца дзесяткі тысяч сялянскага маладняка. Тут многія з іх упяршыню атрымліваюць магчымасьць зблізіцца з рабочымі, пазнаёміцца з іх жыцьцём і бытам і пабываць на фабрыках і заводах. Многія таксама ўпершыню знаёмяцца з палітыкай рабочае дзяржавы.

Адгэтуль выцякае ўсё вялікае значэньне шэфства рабочых арганізацый над часьцямі Чырвонае арміі.

Можна было-б прывесці шмат прыкладаў, якія пацьвярджаюць уплыў рабочага шэфства на ўзмацненьне баявое здольнасьці Чырвонай арміі. Спатканьне чырвонаармейцаў з рабочымі ў часе наведваньняў рабочымі казарм, або чырвонаармейцамі—прадпрыемстваў, правядзеньне супольных вечарын, сходаў, сьвят, матар'яльная дапамога шэфай у культурнай рабоце сярод чырвонаармейцаў,—усё гэта значна ўзмацняе давер'е чырвонаармейцаў-сялян да кіруючай ролі рабочае клясы.

Сярод чырвонаармейскага маладняка, як і сярод усяго сялянства, ёсьць такія настраі, што, моў, «рабочым жыцьцём лети, чым сялянам». На фабрыках і заводах, асабліва металургічных, тютуньных, хімічных і інш., дзе ёсьць шкодныя вытворчасьці, адна толькі абстаноўка працы рабочых робіць на чырвонаармейцаў вялікае ўражаньне. Для непрызычаных людзей такая абстаноўка сапраўды здаецца нейкім пеклам.

150.000 рабочых і сялян у радох Асоавіяхіму

Наша работа. Кампанія «тыдню абароны» ў мінулым годзе ўскалыхнула шырокія колы працоўных, прыцягнула іх увагу да практычнай работы па абароне краіны, да ўдзелу ў працы Асоавіяхіму, як масавай арганізацыі, якой даручана такая важная справа па падрыхтоўцы рэзэрву рабоча-сялянскай Чырвонай арміі.

Лёзунгі нашай партыі і рабоча-сялянскага ўраду—«усе працоўныя ў рады Асоавіяхіму, на ўсеагульную вайсковую падрыхтоўку, быць на-чаку і мабілізаваць сваю пільнасьць»—былі падхоплены мільённымі масамі рабочых і сялян Саюзу.

У выніку кампаніі «тыдню абароны» мінулага году арганізацыя Беларуска-авіяхіму вырасла больш, чым у тры разы і налічвае зараз звыш 150.000 аб'яднаных у яе радох рабочых і сялян, узрос лік ячэек Асоавіяхіму, гурткоў вайсковых ведаў, хэмкаманд, санітарных гурткоў, стралковых ціраў, вайсковых куткоў і г. д., і г. д.

3 Віцебску нам паведамляюць, што далейшы ўзрост таварыства ідзе за лік вёскі, г. зн., што арганізацыя Асоавіяхіму пачала пускаць свае карані ў вёску і становіцца сапраўды масавай арганізацыяй.

Гэтай-жа Віцебскай аэраўгай за апошнія 6 месяцаў набыты 52 дробна-калібэрныя стрэльбы, але іх яшчэ далёка не хапае, каб задаволіць ганаганьні рабочых.

Пяконтны эфэкт мы маем і па Мазырскай аэраўгае. На Мазыршчыне за апошнія пэўгода сетка ячэек Асоавіяхіму вырасла на 109, галоўным чынам, за лік вёскі.

У Аршаншчыне Асоавіяхімам зроблена шмат працы па ўкараненьні хэмі ў сельскую гаспадарку. За апошні час было зроблена 774 даклады аб мінеральных угнаеньні і закладзена 13 пазавальных пучэскаў.

толькі абстаноўка працы рабочых робіць на чырвонаармейцаў влівае ўражаньне. Для непрывычаных людзей такая абстаноўка сапраўды здаецца нейкім пеклам.

Пасьля наведаньня гэтых заводаў, чырвонаармейцы гаварылі: «Я ні за што не прамяню сваёй сьлянскай працы на работу ў гэтым пекле». Усякая зайздрасць да рабочых зьнікала.

Рабочае шэфства над Чырвонай арміяй непаруйна паллшаецца. Такія кампаніі, як леташні «тыдзень абароны» і дзесьцігодзьдзе Чырвонай арміі, досыць паказалі, што рабочая маса аддае імат увагі Чырвонай арміі, ня мэдзячы на гэта, у рабоце па шэфстве ёсьць наасобныя адмоўныя зьявы. У некаторых мясцох шэфская сувязь бывае ад выпадку да выпадку, «па сьвятках». Штодзённай сыстэматычнай сувязі рабочых з чырвонаармейцамі мала.

Ёсьць наасобныя факты, якія значаюць на поўную няўвагу некаторых арганізацый да шэфства над Чырвонай арміяй.

Напрыклад, адзін вайсковар-чырвонаармеец піша:

«На сьвята мы атрымалі запрашэньне ад нашага шэфа—саюзу нарсувязі—прысьці для супольнага ўдзелу ў маўжы. Узрадаваным чырвонаармейцы са здавальненьнем прышлі гэта запрашэньне і адправіліся да шэфа. Працакаўшы каля 2-х гадзін і нікога не спаткаўшы, пакрыўджаныя чырвонаармейцы вярнуліся ў казармы. Учынак шэфа быў адзначан у насычанай чырвонаармейскай газэце, а чырвонаармейцы ўзялі пытаньне аб вызаленьні іх ад такога шэфа».

Побач з гэтым сустракаюцца, праўда адзіночныя, факты проста недапушчальныя ў нашай рабочай масе. У адной газэце падшэфны чырвонаармеец пісаў:—Клюб швэйнікаў мы любім. Туды ходзяць чырвонаармейцы, але з 20 білетаў, карыстаюцца толькі 5-6. Чаму чырвонаармейцы кепска наведваюць клуб швэйнікаў? Таму, што моладзь глядзіць на нас, як на чужых, цураюцца салдацкае жыцьця.

«Тыдзень абароны ўсіх працоўных». Самым влікім даслненьнем да другога «тыдню абароны» трэба прызнаць тое, што сёння да пытаньняў абароны ёсьць выключны імтарэ нашай савецкай грамадзянсьці і сапраўдна дапамога будаўніцтву на гэтым фронце. Само сабою зразумела, што пры гэтых умовах фундамент абароны Саюзу становіцца выключна моцным і, што самае галоўнае, гэты фундамент камень за каменем падводзіцца пад усе, так сказаць, бакі і напярмкі. справа падрыхтоўкі да абароны пры гэтых умовах выходзіць з ведаметвенных рамак і ўсё больш і мацней становіцца справа ўсіх працоўных нашага Саюзу.

Удзел працоўных мас Саюзу ў справе абароны ня можа ісьці ні ў якім параўнаньні з удзелам працоўных, які налядаем за граніцаю. У часе вайны там, як і ў нас, працоўныя будуць у радох арміі, але да падрыхтоўкі да абароны працоўных там не дапусьцяць. Не дапусьцяць таму, што гэта адкрые тое, што пануючая класа дакладна ўтойвае, а іменна, што вайна і падрыхтоўка да яе для буржуазнай кіруючай класы ёсьць прадпрыемства, якое дае і влізны прыбытак, і сродкі трымаць масы ў сваіх руках. А таму самы факт вайны, асабліва зараз, блзуючы зьяўляецца момантам, які рэзка абвастрае класавую барацьбу, а, значыцца, і адкрытая падрыхтоўка да вайны баата падобным абвастрэньнем.

Дык вось, які-ж з буржуазных урадаў зараз згадзіўся-б добраахвотна найсьці на абвастрэньне класавай барацьбы. Адгэтуль ясна, што ўцягваньне працоўных у штодзённую справу на абароне або падрыхтоўку да абароны для буржуазнага ўраду справа зусім не падыходзячая. Значна прасцей для іх таёмна падрыхтоўваць ваенную справу і ўсыляць працоўных «разьбраемнем» ды яшчэ пад кіраўніцтвам Ліі Нацый, што лны і робіць. Ня ўлічылі лны толькі аднаго, што абарона нашага Саюзу з справы нашых працоўных усё больш і выразней пераходзіць у справу працоўных усяго сьвету і што, калі сёння працоўныя Саюзу будуць абарону сваёй краіны пры дапамозе і сымпатыях працоўных усяго сьвету, дык заўтра працоўныя ўсяго сьвету ня толькі будуць дапамагаць і сымпатызаваць, але сваімі рукамі возьмуцца за непасрэдную дапамогу нам у падрыхтоўцы абароны адзінай у сьвеце рабоча-сялянскай дзяржавы.

Ці далёка гэта заўтра. Як далёка, ніхто ня скажа, але кожны прызнае, што кожны наш «тыдзень абароны» гэты тэрмін скарачае і тым набліжае заўтрашні дзень.

Цяперашні «тыдзень абароны» ўжо будзе больш «тыднем абароны» ўсіх працоўных, чым былі напярэднія «тыдні абароны», значыцца, дакасаемся сапраўднага «тыдню абароны» працоўных усяго сьвету.

Рабочыя шэфы! Узмацняйце масавую сувязь з часьцямі Чырвонай арміі.

Хочаш міру—рыхтуйся да вайны!

Быць напатагове, сьмела глядзец у вочы ворагу—наш першы абавязак!

Узмацняй паветраны флёт і хэмічную абарону СССР!



Случкім раённым саветам Асоавіахіму праведзены курсы кампалітскладу запасу, курсы сясьцёр вайсковага часу, хэмкурсы для дактароў, зараз праводзяцца курсы хэмаграфаў, у якіх навучаецца 98 чалавек і закладзена 14 паказальных вучасткаў.

У Менскай акрузе лік членаў таварыства дасягае да 35.000 чалавек, з якіх 30 проц. заняты на практычнай рабоце таварыства.

Вялікая работа прароблена па падрыхтоўцы стральцоў, дзела чаго амаль што ўсімі акрсаветамі, райсаветамі і большаю часткаю ячэек праведзены спаборніцтвы на лепшых стральцоў. Па адным толькі Менску праведзены чатыры спаборніцтвы, дзе ўдзельнічала 250 лепшых стральцоў.

Немалое месца займала пытаньне арганізацыі жанчын у Асоавіахіме. Для гэтае мэты ва многіх акругах і раёнах былі арганізаваны курсы выведчыкаў і сувязі. Большая частка ячэек мае санітарныя курсы і курсы першай дапамогі.

Усе гэтыя невадлікія адрыўкі з працы Асоавіахіму перавонваюць у тым, што Асоавіахім значна вырас і што ў справе абароны краіны мы блзуючы на маем больш практычных дасягненьняў, чым мы іх мелі да «тыдню абароны» мінулага году.

На гэтым сьпінніца нельга. Было-б памылкова, калі-б мы сёння казалі, што на гэтых дасягненьнях у рабоце па абароне краіны мы можа сьпінніцца і працаваць надалей так, як працавалі пасьля «тыдню абароны» мінулага году. Так думаць нельга. Нельга таму, што ў мінулым годзе Асоавіахім быў яшчэ арганізацый маладой, якая толькі аб'ядналася з «Вно» і «Аса» і адшуквала толькі формы і мэты працы.

Будзе правільным, калі мы скажам, што за гэты час Асоавіахім знаходзіцца толькі у першапачатковай школе і што зараз яму патрэбна перайсьці ў нармальную сярэднюю школу.

Будзе правільным, калі мы, ня ўтойваючы, скажам, што побач з пералічанымі вышэй пасьпехамі ў рабоце Асоавіахіму, наглядзецца яшчэ шмат чаго недаробленага.

Падмацуюм гэта лічбамі і фактамі.

Большасьць ячэек бяз гурткоў. Нікому не сакрэт, што практычная работа па валізацыі можа вельміся з поспехам там, дзе мы маем пры ячэйках таварыства гурткі вайсковых ведаў. А між тым большасьць ячэек Асоавіахіму Беларусі гэтых гурткоў ня маюць.

Па Мазырчыне на 235 ячэек ёсьць гурткоў толькі 118. У Воршы на 303 ячэйкі—гурткоў усяго 108, а ў Менску і таго менш: на 725 ячэек—гурткоў толькі 256. А калі ўзяць пад увагу, што некаторыя ячэйкі маюць не па адным, а па 7 гурткоў (камітэст, Віцебск), дык лік ячэек бяз гурткоў яшчэ больш павялічыцца.

Папяровае кіраўніцтва. Нядобра яшчэ абстаіць справа з кіраўніцтвам вышэйстаячых саветаў Асоавіахіму нязавымі ячэйкамі. Не гаворачы ўжо аб жывой сувязі, мы маем нямала вайсковых ячэек куды за ўвесь час паступіла толькі паперва аб ліквідацыі запазычанасьці.

З Случку нам паведамяюць, што раённы савет ад прэзыдыуму акруговага савету акрамя інструцыі нічога не атрымлівае. Такія факты нівчэмнага папяровага кіраўніцтва мы маем і ў радзе іншых акруговых раёнаў, ад чаго і перніць уся работа па валізацыі.

Нізавал ячэйка, або раённы савет Асоавіахіму будзе толькі тады працаваць, як належыць, калі будзе добрае кіраўніцтва зьверху—канкрэтнае і жывое.

З прафсаюзамі ўвязкі яшчэ няма. На вырашаным яшчэ і да гэтага часу застаецца пытаньне ўзаемаадносін паміж прафсаюзамі і Асоавіахімам у справе вайсковай падрыхтоўкі працоўнага насельніцтва. Нямала прыкладаў, калі праз голува Асоавіахіму ЦШ нашых саюзаў давалі дырэктывы сваім нязавым прафарганізацыям аб правядзеньні розных конкурсаў і спаборніцтваў на лепшага стральца, што ў значнай меры падрывала на мясцох аўтарытэт ячэек Асоавіахіму. Асоавіахім павінен быць адзінай, пасьля ваенных, арганізацый, якая вядзе непасрэдную работу па баявой падрыхтоўцы працоўных. Прафсаюзныя-ж арганізацыі павінны мець асноўнай сваёй задачай уцягненьне сваіх членаў у Асоавіахім, дапамагаючы яму ў працы.

Навуковыя сілы да працы ня прыцягнуты. Даўно ўжо стаіць перад намі пытаньне прыцягненьня да работы на абароне краіны нашых навуковых сіл.

На вёсцы работа слабая. Нашае таварыства яшчэ не заняло выгодных пазыцый на вёсцы. Прычыны слабое работы на вёсцы. Першае: асоавіахімаўская работа яшчэ ў заняпадзе. Райсаветы кіруюць слаба. Другое: гэта адсутвасць працы па прыцягненьні ў Асоавіахім вайсковага аятыву. Патрэбна: ячэйкі адчуваюць недахват вайсковай літаратуры і розных вайсковых прылад. Тут неабходна дапамога шэфаў.

Шчыра за працу. Наша задача складаецца з таго, каб ператварыць Асоавіахім у масавую арганізацыю савецкае грамадзянсьці.

Разьвіцьцё сацыялістычнай прамысловасьці забяспечвае абарону Саюзу. Будуй сацыялізм, узмацняй абарону!

Шэфы, дапамагайце сялянству працаваць на абарону СССР!

Бліскучы поспех савецкае экспедыцыі

Увесь культурны сьвет з захапленнем адзначае адвагу экіпажу „Красіна“

Лёс Амундсэна

Подзяка італьянскага народу

МАСКВА, 13. Старшыня камітэту па аказанні дапамогі экіпажу „Італія“ т. Уіншліхт прыняў у Рэўваінавоце італьянскага пасла ў СССР-Чэруці. Пасол выказаў ад імя італьянскага народу глыбокую падзяку за работу „Красіна“ і падзяку італьянскага ўраду камітэту, а таксама савецкім вучоным, якія ўзялі ўдзел у справе дапамогі экспедыцыі Нобіае.

„Я спадзяюся, — кажаў пасол, — што „Красіна“ з поспехам выканае і другую сваю задачу — знойдзе Амундсэна і групу Александры. Я захаляюся Чухноўскага, які сваёй самаахварнасьцю паказаў высока якасьці лётна і чалавечы“.

Адзваючы паслу т. Уіншліхт зазначыў, што ўсё дасягнутае да гэтага часу, камітэт лічыць нявыстарчальным, каб на гэтым спыніць сваю работу. Аднак, ня толькі камітэт і Асаваіхім, але і ўся савецкая грамадзянсьць адчувае глыбокае задальняньне, што мы змаглі дапамагчы дзевяцім чалавек, што зьмяшчаюць паўночнае наццавоўе, якое нічога на дошчы агучана.

Задача экспедыцыі „Красіна“ — скараціць далей т. Уіншліхт, — ашчы на выканана паўнасьцю. Трэцяя група экіпажу „Італія“ і Амундсэна са сваімі таварышамі анідаюць прадмет нашых клопатаў, ды і сам Чухноўскі даліна нічога на ў поўнай безьбаснасьці. Аднак, толькі пасля таго, як „Красіна“ забірэ оустрачаную ім групу, магчыма, альпініст павярнуць, ён пойдзе да месцазнаходжанья Чухноўскага і яго 4-х таварышоў, каб забраць іх. Так, Уіншліхт таксама адзначыў, што лётна Чухноўскі сапраўды аказаў вялізарную дапамогу экспедыцыі.

Далей тав. Уіншліхт зазначыў, што толькі дзякуючы энэргіі экіпажу „Красіна“ і яго імкненьням па што-б та ні отала дапамагчы экіпажу „Італія“, экспедыцыі ўдалося так удачна ўзгадаць работу самалёту і леданолу.

У адказ на гэта пасол зазначыў: „Бязумоўна, работа „Красіна“ і яго экіпажу была бліскучай работай, выкананай з вялікай самаахварнасьцю, якую прызнае увесь сьвет“.

Чэруці аказаў далей, што пасольства атрымала тэлеграму аб тым, што „Чыта-ды-Мілава“ мае распараджэньне забясьпечыць „Красіна“ вугалем у двух пунтах, — у Кінгобі і Адыэнт-обсі.

МАСКВА, 13. Італьянскі пасол Чэруці прыняў супрацоўніка ТАСС, у гутарцы з якім заявіў наступнае:

„Я дзякую і вшчы савецкую грамадзянсьць з бліскучым поспехам сваёй выратаваўчай экспедыцыі. Ад імя італьянскага народу і ад свайго імя я выказаў глыбокую падзяку савецкаму ўраду за работу леданолу „Красіна“, савецкіх вучоных, каманднага складу і ўсяго экіпажу „Красіна“.

РБМ, 13. Па даручэньні Мусаліні паўпрэд ЦССР у Італіі т. Курскага напедаў тав. міністра замежных спраў Грэнды, які ад імя ўраду дзякаваў за савецкую дапамогу. Грэнды

„Красіна“ ідзе на дапамогу Чухноўскаму

МАСКВА, 13. Да вечара 13 ліпеня камітэт дапамогі пнякіх новых вестак ня меў. Мяркуюць, што „Красіна“ уначы з 13 на 14-га ліпеня падбярэ Чухноўскага, які знаходзіцца на льду ў 60 кілямэтрах на ўсход ад „Красіна“.

На працягу ўсяго дня ў камітэт баваўшына паступалі віншаваньні з прычыны выратаваньня экіпажу „Італія“.

ЗАХАПЛЯЮЧЫЯ ВОДЗЫВЫ ЭУРАПЕЙСКАГА ДРУКУ

ЛЕНДАН, 13. Ангельскі друк зноў шырока публікуе паведамленьне ТАСС аб працы „Красіна“ па выратаваньні экспедыцыі „Італія“. „Манчэстэр Гардыян“ у перадавіцы дае высокую ацэнку апрацы „Красіна“.

БЭРЛІН, 13. Усе гэты публікуюць на першай старонцы паведамленьне аб выратаваньні групы Вільеры „Красіны“. Асабліва падкрэсьліваецца дзейнасьць лётна Чухноўскага, самаахварнасьць якая выявілася ў пераданым ім радыё.

«Не клапацецца аб нас, выратуйце спачатку іншых».

«Форвэрт» піша: «Увесь культурны сьвет павінен быць удзячным Самайловічу і адважнаму экіпажу „Красіна“, за смелую справу выратаваньня».

У «Фосішэ Пейтунг» гаворыцца: «на працягу двух тыдняў „Красіна“ выратаваў дзьве групы экспедыцыі. Гэта зьявілася магчымым у вышкі ідэальнага супрацоўніцтва самалёту, радыё і леданолу».

ОСЛО, 13. Нарвэскі прэм'ер Мовікеў у гутарцы з прадстаўніком афіцыйнага аргану «Дагблат» зрабіў наступную заяву: «З глыбокім палячньнем даведальны мы аб удачных выніках выратаваўчай работы швэдаў і асабліва рускіх і іх леданолу „Красіна“. Да нашай радасьці прымяшчаецца жаль з прычыны сьмерці Мальмгрэна».

Нарвэскі друк адзначае гераічную работу „Красіна“ і яго кіраўнікоў, хваліць мужнасьць Чухноўскага.

Італьянскі пасьлянік у Нарвэгіі Эман дэкаваў сёньня паўпрэдства ЦССР за работу савецкай экспедыцыі, пры чым надкрэсьліў асабліваю пашану італьянскага ўраду да Чухноўскага за праўленьня ім шляхонасьць і гераізм.

У друку зьмяшчава пмаат артыкулаў самых выдатных навуковых і палітычных дзячоў, прысьвечаных Мальмгрэну.

Паўпрэдства ЦССР паслала матцы Мальмгрэна ў Стакгольм тэлеграму з выказам жалю з прычыны сьмерці яе сына.

РБМ, 13. Ванішнія газэты ў самых гарацх выказаў выказаць падзяку ЦССР за выратаваньне групы Марыяно і Вільеры.

«Месажджэро» піша: «Мы адчуваем бязьмежную радасьць з прычыны цудоўнага выратаваньня экіпажу „Італія“, якое зрабіла маракамі той самай прычальскай краіны, якая

Дзе Амундсэна?

МАСКВА, 13. У авіяцыйных колах Масквы зараз надта цікавацца лёсам Амундсэна. Супрацоўніку ТАСС выказалі два меркаваньні: паводле першага меркаваньня Амундсэна пры пералёце з Тромсэ да Шпіцбэргену міма вышкі Мадзьвежай, пацярпеў аварыю ў адкрытым акіяне і спусьціўся на воду. У гэтым выпадку ён мог, альбо загінуць, альбо быць унесеным на захад, у напрамку да Грэнлянды.

Паводле другога меркаваньня, якое зьяўляецца больш праўдападобным і якое падтрымлівае Нансэ, Амундсэна найраўнаўсё нэпаарэдна да месца настрафой групы Александры. З прычыны прымоўсвага слоўку можа знаходзіцца на льду ў раёне натастрофы Александры альбо ў раёне на ўход і паўночны ўход ад вышкі караля Карла і Вайча.

За апошні год — сказаў далей т. Томскі — кааперацыя атрымала рад буйнейшых перамог над прыватнікам. Аднак, ня глядзячы на тое, што ў гэтым годзе прыватны гандаль скараціўся на 103 тысячы адзінаў, гарадская сетка кааперацыі павялічылася ўсяго толькі на 4.000 адзінаў. Гэта зусім нявыстарчальна. Кааперцыя можа і павіна лепш абслугоўваць спажываца, разгарнушы шыроў сваю сетку.

Новы помнік Леніну

15-га ліпеня, а 3-й гады для адбудова ўрачыстае адкрыцьцё помніка ў. І. Леніну па месцы шалапа за разьлівам, дзе Ленін хаваўся ад праследваньня часовага ўраду. На месца адкрыцьцё помніка выжджаюць дэлегацыі рабочых лэнінградскіх заводаў і фабрык у ліку 1.000 чалавек. Апрача таго, на ўрачытасьці адкрыцьцё помніка прымуць удзел рабочыя і сяляне, дэлегацыі вакольных раёнаў. Пасьля ўрачытасьці на яхтах Сестраўскага парускага клубу для дэлегацыі будзе наладжана масавае катаньне на разьліве.

Закрыцьцё піўных крам у Лэнінградзе

ЛЭНІНГРАД. Адміністрацыйны адзел лэнінградзкага савету наменціў закрыць 48 піўных, 20 магазынаў Цэнтраспірту і 12 іншых магазынаў пераважна ў рабочых раёнах. Акрамя таго, у некаторых сталобках у рабочых раёнах будзе забаронены продаж віна. Ліквідуецца рад піўных аддзелаў у кааператывах рабочых раёнаў.

Пірсудзкі рыхтуе дзяржаўны пераварот

БЭРЛІН, 13. Варшаўскі карэспандэнт „Дэйчэ Альгемайне Цейтунг“ перадае, што, паводле чутан, якія распаўсюджаны ў Варшаве, 12 ці 13 жніўня Пілсудзкі выстуіць на гадавым сходзе саюзу легіянераў у Вільні з оонацыйнай палітычнай прамоваю, у якой зьвяжыць свае планы адносна „новай устанавы польскага дзяржаўнага арганізму“.

Мяркуюць, што зараз-жа пасьля свайго выступленьня ў Вільні Пілсудзкі адравацца ў Варшаву для выкананьня яногаьці буйнага пляну. Асабліва омпітомачынаю лічаць тую аналічонасьць, што ў дзень маючага адбыцца выступленьня Пілсудзкага з яго важна прамова ў Вільні будзе знаходзіцца таюсама і польскі прэзыдэнт. Апрача таго, у гэты-ж час у Вільні омавадзю будзе адвавацца манэўры 4-х дывізіяў.

Нарэшце, падкрэсьліваецца таюсама, што да гэтага часу ўраджай будзе амаль увесь сабранны.

Па СССР

Усесаюзная нарада рабочай кааперацыі

МАСКВА, 13. Адкрылася трэцяя усесаюзная нарада рабочай кааперацыі. На нарадзе выступіў старшыня УсеЦСРС т. Томскі.

Ён зазначыў, што за апошні час рабочы сэктар спажывецкай кааперацыі вырас з 4% мільёнаў да 6.600.000 членаў. Посьпехі баспрэчныя, аднак, нерабочы сэктар спажывецкай кааперацыі вырас за гэты час з 12% мільёнаў да 22 мільёнаў членаў, г. зн. нерабочы сэктар рос амаль на ў два разы шпачэй чым рабочы.

Ня глядзячы на гэта, было-б памылкаю лічыць, што рабочы сэктар спажывецкай кааперацыі паслаблены. Паколькі мы жывем у абставінах пралетарскае дыктатуры, настолькі кожны посьпех на кааперацыйным фронце зьяўляецца ўзмацненьнем пралетарскае пазыцыі.

За апошні год — сказаў далей т. Томскі — кааперацыя атрымала рад буйнейшых перамог над прыватнікам. Аднак, ня глядзячы на тое, што ў гэтым годзе прыватны гандаль скараціўся на 103 тысячы адзінаў, гарадская сетка кааперацыі павялічылася ўсяго толькі на 4.000 адзінаў. Гэта зусім нявыстарчальна. Кааперцыя можа і павіна лепш абслугоўваць спажываца, разгарнушы шыроў сваю сетку.

Новы помнік Леніну

15-га ліпеня, а 3-й гады для адбудова ўрачыстае адкрыцьцё помніка ў. І. Леніну па месцы шалапа за разьлівам, дзе Ленін хаваўся ад праследваньня часовага ўраду. На месца адкрыцьцё помніка выжджаюць дэлегацыі рабочых лэнінградскіх заводаў і фабрык у ліку 1.000 чалавек. Апрача таго, на ўрачытасьці адкрыцьцё помніка прымуць удзел рабочыя і сяляне, дэлегацыі вакольных раёнаў. Пасьля ўрачытасьці на яхтах Сестраўскага парускага клубу для дэлегацыі будзе наладжана масавае катаньне на разьліве.

Закрыцьцё піўных крам у Лэнінградзе

ЛЭНІНГРАД. Адміністрацыйны адзел лэнінградзкага савету наменціў закрыць 48 піўных, 20 магазынаў Цэнтраспірту і 12 іншых магазынаў пераважна ў рабочых раёнах. Акрамя таго, у некаторых сталобках у рабочых раёнах будзе забаронены продаж віна. Ліквідуецца рад піўных аддзелаў у кааператывах рабочых раёнаў.

Пленум ЦКК КП(б)Б

справаздача прэзыдыуму ЦКК—даклад тав. Калініна

Савецкі апарат праце значна лепш, чым раней. — Падвойнае падпарадкаваньне судовых органаў шкодзіць правільнаму правядзеньню рэвалюцыйнай законнасьці. — Бяспянавае будаўніцтва выклікае шмат непатрэбных затрат. — Зьніжэньне сабекошту за рахунак пагоршаньня якасьці прадукцыі. Адзінства КП(б)Б — непарушна.

У сваёй рабоце прэзыдыум ЦКК выходзіў з устанавкі данай XI-м зьездам КП(б)Б і ху зьездам УсеКП(б). Усе важнейшыя вадачы, пастаўленыя гэтымі зьездамі, намі паступова праводзіліся ў жыцьцё.

У сваёй рабоце з справаздачы перыяд ЦКК-РСІ зварачала шмат увагі на рэарганізацыю спраччэньня і патавненьня савецкага апарату, будаўніцтва прамысловасьці і сельскае гаспадаркі і вяла ўмоцненую барацьбу з бюракратызмам і скажэньнямі партыйнае лініі.

ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЯ СЫСТЭМА СЯБЕ АПРАЎДАЛА

У гэтым годзе мы правялі правэрку выкананьня нашым савецкім апаратам тых пастаноў, якія выносіліся пры яго рэарганізацыі. Аказалася, што там, дзе кіруючы таварышын пераход на функцыянальную сыстэму поўнасьцю падтрымліваў і паставы РСІ праводзіць у жыцьцё, там савецкі апарат праце выразна, ясна і азнача лепш, чым раней. Там-жа, дзе функцыянальная сыстэма кіруючым таварышам не падтрымлівалася, там работа ашчы ня дзяржаўны савецкі апарат пасьля рэарганізацыі запрацаваў азнача лепш, чым раней.

Пры правэрцы выявілася, што ў Вярхоўным Судзе ёсьць яшчэ лішнія людзі, ня глядзячы на тое, што пры рэарганізацыі апарату яны быліся заложны адзінку штату.

СУПРОЦЬ ПАРУШЭНЬНЯ САВЕЦКАЙ ДЭМАКРАТЫІ

Савецкая дэмакратыя замацавалася на мясцох. Абраныя органы адчуваюць усю сваю адказнасьць перад абіральнікамі, але ў пасобных выпадках нам прышлось змагацца супроць парушэньня гэтай дэмакратыі. Бывалі выпадкі, калі каапатавалі ў прэзыдыуму РВК і акрыяканкомаў людзей не абраных. З другога боку, некаторы таварышы, якія выступалі супроць намечаных кандыдатур, стараліся аддэргваць. У далейшым неабходна савецкую дэмакратыю праводзіць непарушна, знаходзіцца больш над кантролем рабочых мас, а масам часьцей за-

РАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ ПРАМЫСЛОВАСЬЦІ, ЗЬНІЖЭНЬНЕ САБЕКОШТУ І ПАЛЯПШЭНЬНЕ ЯКАСЬЦІ ПРАДУКЦЫІ

У гэтых пытаньнях яшчэ існуе та многіх гаспадарнікаў вялікая блытаніна. Некаторыя лічаць, што калі які зямнікі стары капітал новы, дык гэта называецца рацыяналізацыйнай вытворчасьці. Сабекошт прадукцыі ў большай частцы ня зьмяшчэўся, а калі і зьменшыўся, дык не за кошт ўшчыльненьня рабочых дня і рацыяналізацыі вытворчасьці, а за кошт іншых фактараў — пагоршаньня якасьці. Мэж тым, у гэтым годзе перад намі стаіць задача спраўдзінага зьніжэньня сабекошту прадукцыі на 6 проц. Такім чынам, гэту работу нам прыдзецца блытаць на ў далейшым праводзіць і зьварнуць асабліваю увагу, каб зьніжэньне сабекошту не праводзілася за кошт пагоршаньня якасьці прадукцыі.

КУЛЬТУРНАЕ БУДАЎНІЦВА

У зьвязку з вадачамі, выспушным партыйным зьездам аб культурнай рэвалюцыі, намі ў гэтым годзе было зьвернута шмат увагі на пытаньні культурнага будаўніцтва БССР. Выявілася, што сродкі, якія аддусьціца на школьнае будаўніцтва, часта ідуць не на свім простым прызначэньні. Ліквідацыйныя ініцыятыўны ў нас вельмі многі кіравалі і ўрэшце мх ватрацілі шмат сродкаў, а вынікі ад гэтага самыя невялікія. Падручнікі для ліквідацыі ініцыятыўны і дэалічэны ня атрымалі. Намі правэран Мелскі музэйны тэхнікум і Маріеўскі аймаўнапарадкаваўчы тэхнікум. У гэтых культурных установах выявіліся абурваючыя пенарадкі, якія тлумачацца тым, што на гэты культурныя ўстановы мн зварачалі мала увагі. У абедзвюх гэтых установах культурнае класавая лідыя.

АДЗІНСТВА КП(б)Б—НЕПАРУШНА

За справаздачы перыяд ЦКК прышлось вэсьці ўмоцненую барацьбу з апазыцыйнай за адзінства партыі. У вышкі мн дабіліся таго, што апазыцыя дагэту разьбіта і зараз адкрытых апазыцыйнараў аўсім няма. Многія з былых апазыцыйнараў раскаяліся, падалі заявы аб ідэальным разьбраеньні.

НЕПАРУШНА

Неадаровны зьявіліся ў партыі ў параўнаньні з мінулым годам зьявіліся. Шмат увагі кантрольным органам партыі навінен быў зьварнуць і вэсьці барацьбу з рэлігійнымі абрадамі, п'янствам, палавою распуштаю сярэд пасобных партыйнаў. Наогул-жа наша партыя — агуртаная, адзіная і адарова.

ШЫРЭІ САМАКРЫТЫКУ

У заключэньне тав. Калінін зьніўся на далейшых вадачах, якія стаіць зараз перад ЦКК-РСІ. З гэтых вадач самыя галоўныя — гэта лашчырэньне самакритыкі, ўзмацненьне самакритыкі ашчы ўвэрх. Вэсьці срод гаспадарчых колаў такіх настрой блытаніна мн блытаніна.

У ТАМ-ЖА ВЯГЛЯДЗЕ БУДАВАЛАСЯ МЕСКОІЯ ГАРБАРЫЯ «ВАЛЬПІВІ», ІНДЭСКІЯ ФАБРЫКА, САНАТОРЫ ў Савецкай Беларусі

У такім-жа выгядзе будавалася Мескоія гарбарыя «Вальпіві», індэскія фабрыкі, санаторы ў Савецкай Беларусі.

У ЗАХОДНАЙ БЕЛАРУСІ

За што н анфіскаваны „Сьцяг Працы“

№ 2 «Сьцягу Працы» канфіскаваны Віленскім мескавым старостам за зьмяшчэньне прамоў дэпутата І. Гаўрыліка, сказанай у оойне пад час дыскусіі аб ўрадавым праекце амністыі 21 чэрвеня г. г. і за зьмяшчэньне заважыч у прамоў дэпутата І. Гаўрыліка.

У такім-жа выгядзе будавалася Мескоія гарбарыя «Вальпіві», індэскія фабрыкі, санаторы ў Савецкай Беларусі.

Уздым гаспадаркі—аснова абароназдольнасці.—Больш увагі гаспадарчаму і культурнаму будаўніцтву!

Індустрыялізацыя БССР---

на аснове творчасці мас

ПЯЦІГАДОВЫЯ ПЛЯНЫ—НА АБГАВАРЭНЬНЕ ВЫТВОРЧЫХ НАРАД

Прапановы рабочых павінны ўважліва ўлічвацца

Унікнем памылак мінулага

На машынае будаўніцтва

(Чыгуна-ліцейны завод «Энергія»)

Сур'ёзным недахопам плянавальня прамысловасці з'яўлялася да гэтай пары пазынае зацьверджаньне прафіпшынаў.

Гаспадарчыя органы доўгі час жылі блэ плянаў. Адноўце—перэагляд плянаў, адоўтнасць належаў плянавай дысцыпліны, стыхійнасць і памылкі ў капітальным будаўніцтве.

Угаднёньне, разгляд плянаў на многіх інстанцыях зацягваліся на доўгія месяцы.

Апрама таго, прафарганізацыі і рабочыя масы амаль што ня прыцягваліся да ўдзелу ў плянаваньні прамысловасці.

Прафсаюзны атрымлівалі матэрыялы ў дэзье пасіджэньня, або на самцы пасіджэньні.

Нельга было зрабіць крытычнага аналізу плянаў, прадумаць іх, унесці прапарты.

Вытворчыя камісіі і парадны вельмі слаба ўдзельнічалі ў складанні прапарты. Іх прапановы ня ўлічваліся, адхіляліся, адкладваліся в году ў год.

У гэтым годзе распрацоўваецца пяцігадовы плян разьвіцця прамысловасці БССР. Важнейшая задача дна—напружыць усе сілы, каб скончыць распрацоўку і абгаварэньне 5-годкі да пачатку новага гаспадарчага году.

Рад пытаньняў выплыў на пасіджэньні вытворчай камісіі пры абгаварэньні пяцігадовага пляну нашага заводу. На даклад заводу кіраўніцтва разгарнуліся шырокія спрэчкі. Усебакова абгаварвалі кожны пункт пляну і высунулі шмат новых прапарты.

Вытворчая камісія прапартвала ў аснову ўсёй працы паставіць перавод заводу на варштатна-машынае будаўніцтва. Адноўце выдказае, што павінны быць опынены рамонтныя работы.

Вытворчая камісія прапартвала зусім адмовіцца ад рамонтных работ тым больш, што зараз аб'яднаюцца тры металічныя заводы—«Ускод», «Металь» і с.-г. майстэрні. Новы валікі аб'яднаны залод бязумоўна зможа ўправіцца в усімі рамонтнымі работамі.

Камісія прызнала неабходным па-

кінуць выпрацоўку вагі. Выпрацоўка павіна пашырыцца ў дзейным. Неабходна пабудавец зборачна-маларны цэх для вагі.

Адзначана, як недахоп, што пры складанні пяцігодкі трэстам ня ўлічана магчымасць пераходу на 7-гадзінны рабочы дзень.

Адноў з важнейшых пастаноў камісіі з'яўляецца прапанова аб пабудове на працягу 5-ці год на заводзе сталёва-плавільнай петы, бо заводу патрэбна сталёвае ліцьдэ.

Камісія знайшла неабходным уключыць у пяцігадовы плян пабудовы новага зьлісарна-зборачнага цэху.

Зараз рабочыя абгаварваюць плян і, як відаць, зусім згодны в пастапанамі вытворчай камісіі. Рашучае слова скажа вытворчая нарада, якая адбудзецца гэтымі дзямі.

Ш.

Сакрэт Белхарчтрэсту

(Дражджавы Завод «Чырвоная Зара»)

5-гадовы вытворчы плян Белхарчтрэсту, у які ўваходзіць вытворчыя пляны ўсіх харчовых заводаў, складзены яшчэ два месяцы назад, угаднёны з Галоўсельпрамам у Маскве і прадстаўлен на зацьверджэньне Вышэйшага Савету Народнага Гаспадаркі.

Ці ведаюць аб гэтым пляне рабочыя? Зусім ня ведаюць. Ніхто аб гэтым не гаварыў, ніхто не ўспамінаў. І ня толькі рабочыя ня ведаюць аб вытворчым пляне,—нават і для адміністрацыі заводу бы зьдзялецца сакрэтам. Яна яго яшчэ ня бачыла.

— Зацьверджаюць,—гавораць у

Белхарчтрэсце,—калі зацьвердзяць, тады будзёце ведаць.

А між тым рабочыя вельмі цікавіць «пяцігодка» заводу. Ёсьць шмат важных пытаньняў, якія павінны ўвайсьці ў плян, як напрыклад, пашырэньне заводу ў зьвязку з пераабсталяваньнем, перспектывы яго, рост рабочай сілы. Вельмі цікавіць таёсама пытаньне, ці будзё будавацца кляб пры заводзе.

Але якая справа Белхарчтрэсту да гэтага? Няхай сабе цікавіцца. Ён толькі абіцае... падумаць аб надрукавальні пяцігадовага пляну, каб раздаць яго рабочым.

Н.

Забыліся пра нас

(Фабрыка абутку, Менск)

Надрукаваны Белскурттрэстам праект пяцігодкі мае шмат недахопаў. У прыватнасці, няма канкрэтных даных аб перапартытвах

трэстам для пабудовы новай фабрыкі абутку, вельмі мала. Трэба будаваць значна большы лік кварта, каб разьмясьціць усіх рабочых.

ВАЛЕРЫ МЯРАКОЎ

Песьня перамогі

Я Успамінаю дні змаганьня,
Крысавы выбух навалыніц
І на дарагім оорцу раны
Нясу бальзам сваёй вясны.

Ішчэ так душа не расквітала
(Зьліны сад маіх надзод)...
Я быццам вырваў оому жала
З оваіх ўстрыжованых грудзод.

Заціхлі трубы, оынаць гарматы...
Давайце песьню—гімн ласоў!
Хай юнай мудраоьцю багаты
Ён пройдзё роднай паласой.

Я буду доўга да бескраю
Юьці праз буры й ветракі,
Наб над маім ўзакросшым краем
Ніхто ня оымеў узьніць руні!

За кожны крык маёй Айчыны
У цяжкія дні, паўотаньнаў дні
Я оэрцам раненага оына
Раоотрэзьваць буду оыпачыч оны.

І з гордай верай ў перамогу,
Згубіўшы дум оваіх крыжы,
Выходжу сам я на дарогу
Юьці, змагачка, верыць, жыцьд.

І налі ўспоміну мімаволі
Крысавы выбух навалыніц?
Я гавару: за оьвет, за волю
Адам бальзам сваёй вясны!
14 ліпеня 1928 г.
Менск.

Калектыўнае будаўніцтва на Беларусі

КОЛЬКІ КАЛЕТЫВАЎ АРГАНІЗАВАНА

Сельска-гаспадарчая кампанія ў гэтым годзе праводзілася пад лэзунгамі і ў напрамку ўзмацненьня аграрна-дзянага сэктару сельскае гаспадаркі БССР. У выніку правядзеньня мерапрыемстваў у напрамку калектывізацыі мы маем досыць значны колькасны ўзрост як калектывных гаспадарак, так і вытворча-каапэрацыйных аб'яднаньняў.

Паводле даных, атрыманых Наркамземам, за перыяд сельска-гаспадарчай кампаніі гэтага году арганізавана (зарэгістравана) 388 новых сельска-гаспадарчых калектываў (98,7 проц. выкананьня гадовага пляну) і сельска-гаспадарчых вытворчых каапэрацыйных аб'яднаньняў 773 (59,4 проц. выкананьня гадовага пляну). АСАБЛІВАСЬЦІ ПРАЦЫ ГЭТАГА ГОДУ

Справаздачныя матэрыялы Акрава, якія мы маем, невыстартальны для высвятленьня раду момантаў, якімі-б было магчыма характарызаваць вынікі работ па калектывізацыі і вытворчым каапэрацыйным. Усё-ж магчыма ў галоўных рысах адзначыць наступнае.

У гэтым годзе калектывны арганізаваліся ня толькі на землях дзяржафонду, а ў большасці—на землях працоўнага карыстаньня. Паводле існуючых даных, в 388 зарэгістраваных новых калектываў 203 ці 52,3 проц. арганізаваліся на землях працоўнага карыстаньня, а астатнія—на земфондзе.

Нова арганізаваныя 388 калектываў

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

ТЭЛЕГРАФУ, ТЭЛЕФОНУ, ПОШТАЙ НАШЫХ КАРЭСПАНАДЭНТАЎ

Падрыхтоўка с.-г. каапэрацыі да асенняй пасеўнай кампаніі

Белсельсаюз рытуецца да асенняй пасеўнай кампаніі для забеспячэньня насеннямі патрэбным насеннем, умясьнем, сельска-гаспадарчымі машынамі і т. д.

Падрыхтоўка да кампаніі арганізавана наступнымі данымі: паўгоў завезена разам в астачай 35.000 шт., з якіх рэалізавана каля 23.000 шт. На складзе саюзу і нізоўчы ў запасе ёсьць 12.000 пудоў. Колькасць зусім оыстарчальнаў да пасеўнай кампаніі.

Барон завезена 2.482 шт. Рэалізавана каля 70 проц. У астачы 700 шт., што пакрывае патрэбнасць у баронах.

З 300 завезеных сьлярак засталася каля 40 шт. Гэтай колькасці оопіць.

З завезеных 3.681 тон суперфасфату да асеннае кампаніі, трэба думачь, што каля 1.600 тон засталася некарыстанымі на складах нізовак, а частка перасрэдна ў сьлянаста. Белсельсаюз перасрэдна да асенняй кампаніі завозіцца 2.700 тон імпартнага і 700 тон мясцовага суперфасфату, а ўсяго в астачай 5.000 тон. Па зьліках в месі можна чакаць, што гэтай колькасці ня оопіць для поўнага забеспячэньня патрэбнасці.

Да асенняй кампаніі Белсельсаюзам закуплена фасфарытнаў мукі 1.400 тон, якая разьмеркавана на ўсіх акругах. Тамашлаку і касцяное мукі (белае) і калійнае сол завозу не прадудлежджаецца.

Мяржучца да асенняе слэбы атрымаць чыста-матуковага насення—Пяткуская жыта—1.507 цэнтнераў. Залічка на гэтае жыта ўжо здана. Жыта разьмеркаваецца выключна па камасах.

Акрам таго, па меркаваньням Наркамзему, забраніравана Саюзным Наркамземам каля 16.000 цэнтнераў палепшанага насення жыта (матуковага перароду), якое пастуціць у Белсельсаюз для разьмеркаваньня па зьліках акрэсельсаюзу.

Між іншым залікі ад акрэсельсаюзу пачалі толькі паступаць, і ў даны момант нельга дакладна вылічыць колькасці патрэбнага палепшанага жыта для завозу з-за межэй БССР, але трэба думачь, што патрабуецца завезці да 10.000 цэнтнераў. Чакаецца каля 500 пудоў насення азімаў вікі.

Каралі лясоў

БАРЫСАЎ. (Ад нашага селькора). Чарняўскім лясніцтвам, Барысаўскага раёну, кіруе сямейная кампанія на чале з Жыхарэвічам.

Жыхарэвіч—лясічы, былы царскі служба і бюракрат, Бурзо—аб'язчы, у 1905 г. быў палачом турмы ў Пецярбурзе, Піменаў—супрацоўнік лясніцтва—былы дзяк і сваёе мясцовага папа.

Уся гэта сямейка вельмі добра адтывае слабе ў лясніцтве і ліцаць

яны сабе каралімі лясоў—лес адпускаюць, калі хочуць, а не калі трэба.

Па знаомстве, напрыклад, папу адпусцілі в лесу дуб, а бедняку на студню не адпусцілі. Попадуб прадаў на пабудову мосту ў в. Чарняўцы. Гэткіх фактаў шмат.

Хто зьверне ўвагу на цёплае гняздо былых царскіх служба і папоў.

Селянін.

Каапэратыў для... праўленцаў і іх сваякоў

ГРАДЗЯНКА. (Ад нашага селькора). Мука і прадукты в спажывецкага таварыства (ст. Градзянка) пападаюць ня пайшчыкам, а іпш. асобам. Муку першага татунку разабралі члены праўленьня і іх сваякі.

Гэтай зьявай вельмі абураны пайшчыкі. Яны імкнучца забіраць нават свае паі.

Трэба на гэта зьвернуць належную ўвагу і абсеч каапэратарам ланы за «сплаў» мукі.

С.

У Саведе Народных Камісараў БССР

Арганізацыйныя формы мясцовай гаспадаркі

СНК прываў мэтавагодным перагледзё да пачатку 1928-29 г. склад камунальных трэстаў і адмежаваць у іх камунальныя прадпрыемствы і прамысловыя прадпрыемствы, якія ірацуюць на рынак у тых вынадах, калі гэтае разь-

у асноўным наступным: зьварнуць асаблівую ўвагу на ўсебаковае павлічэньне даходнай часткі мясцовага бюджэту і ў першую чаргу непадатковых даходаў в тым, каб рост мясцовых бюджэту ў сярэднім на БССР складаў ня менш 6,4 проц. З мэтай разьвіцця народнае гаспадаркі пры разьмеркаваньні сродкаў на асабных галінах павіна быць

Абураючыя паводзіны кіраўнікоў торфараспра-цэвак

БАРЫСАЎ. (Уласны нар.). 7 ліпеня працаўнікі торфараспрацэвак на Белым базоце на чале з загадчыкам наладзілі папойну ў вёсцы Б.-Стахаў. Рахуннавод Сарачынін, іладаўшчык Чадзін і прафпаўнасажаны Бельоні, напіўшыся, пачалі буяніць: біць бутэлькі, ламаць платы і помнікі іна могілках. Загадчык Паніратаў і Чадзін у п'яным выглядзе наіраваліся да ласьні і выгналі адтуль голых жанчын, што там мыліся.

Між іншым зарплата сьлянама на торфараспрацэвак выдаецца неовае-часова і на палову менш таго, што належыць згодна дагавору.

РСІ трэба гэтым зацікавіцца.

А. С.-ч.

Арышт працоўнікоў фіноргану

ВІЦЕБСК. (Уласны нар.). За рад службовых зьвязчэстваў Віцебскім ДПУ арыштаваны фінансавыя працаўнікі: пам. інспэктара—Рацько, фінангэнт—Мацкевіч, інспэктары раёнаў—Шостаў, Ермаловіч, Мінін і Лешч.

ВЕСТКІ З МЕСЦІ

— 10 НОВЫХ ШКОЛ АДКРЫВА-ЕЦЦА в сьвета ў Аршанскай акрузе. Будзё дабудована 5 школ (уласны нар.).

— 554 ГЭКАРЫ ЛЕСУ ў БА-БРУЙШЧЫНЕ забясьпечаны ад сьпы-чых ляскоў. 181 гектар лесу ачышчач ад зарасьлі. Інспэктарыст лясоў адпусціў 600 руб. на прэміяваньне тых вёсак, якія сваёй рабочай сілай дана-магаі зьберажэлі лесу (уласны нар.).

— 40-ГАДОВЫ ЮБІЛЕЙ сьвяткуе сьвяты Сьлудкае вольна-пакраінае таварыства. Да сьваёго юбілею таварыства атрымала ад арганізацыі 1.500 руб. для паліпшэньня свайго абозу. Таварыства ў сваіх ралох налічвае зарад 155 чал. Таварыства арганізуе дружную ў вёсцы Іванісла-Агароднікі (уласны нар.).

— ГРАЗЬ У ГОРАДЗЕ ДУБРОЎ-НА (АРШАНШЧЫНА) не дае магчымасці прайсьці або прэехаць праз вуліцу. Калісь хаваўца ў базоце. Тра-туараў амаль няма. На рынку няма ніводнай прыбрацьні. Райвызькам на гэта не звяртае увагі (нам селькор Е. Л.).

— НЯПРАВІЛЬНА ўлічваюцца АБ'ЕКТЫ АБКЛАДАНЬНЯ ў вёсцы Раішча, Заслаўскага раёну (Меншчына). Так, у сьпісы аб'ектаў уооціцца тая жывёла, якая ў гаспадарцы ёсьць у часе пучоту. Але замочнілі ў часе пучоту прадаюць жывёлу, а пасля пучоту купляюць зноў.

(Наш селькор А. Г.-н.)

Гэтак абгаварэнне ўжо пачалося. У прыватнасці, на менскіх прадпрыемствах шліны абгаворваліся на вытворчых камісіях. Уперадае—абгаварэнне на вытворчых нарадах.

Некаторыя трэсты зусім абстрактна падыходзілі да распрацоўкі 5-годкі. У ёй гаворыцца аб перспектывах развіцця ўсёй прамісловасці і мала канкрэтна аб даным заводзе, даным прадпрыемстве. Гэта асабліва адзначаецца ў гарбарнай прамісловасці.

Белхарцтрэст ашчэ заняты «ўгадзеньнем» пляну ні рабочыя, ні нізавыя прафарганізацыі ні ведаюць, якія асноўныя моманты пляну, калі пачнецца абгаварэнне.

Прафарганізацыі павінны рашуча пераламаць фармальны адносіны трэстаў да інфармацыі рабочых аб плянах капітальнага будаўніцтва. Належыць абавязваць гаспадарчыя органы ўключыць у прафінансаваны ўсе прапановы рабочых, тэхнічна свабодныя і метагродныя, але адхіленыя ў мінулым годзе. Трэба дабіцца належнай увагі да прапанов рабочых на вытворчых нарадах і камісіях.

Наогул, павінна быць забяспечана масавая, самая шырокая прапрацоўка пяцігодкі. Тады можна будзе ўлічыць памылак і працікаў—прадугу бюракратычна-табелізнае творчасці.

Яўг. Б.—ў.

Барысаў патрабуе ўвагі

(Прапановы дрэвапрацоўшчыкаў г. Барысава)

Нарада вытворчага актыву і адміністрацыйна-тэхнічнага персаналу Барысаўскіх дрэвапрацоўчых прадпрыемстваў разглядала пяцігодні плян Лесбелу па Барысаве.

Нарада адзначыла, што пяцігодка ўдзяляе мала ўвагі Барысаўскай дрэвапрацоўчай прамісловасці. З агульнай сумы капітальных укладанняў у 16 мільёнаў рублёў на долю Барысаве падае толькі 370 тыс.

Калі вагучы ўкладанні пасьля рэканструкцыйнага характару, асцягаваныя па Барысаве маюць мэтай—толькі рамонт дашчэпту расхістаных прадпрыемстваў.

У прыватнасці, нарада адзначыла: — Пяцігодка зусім не датыкаецца калодачай вытворчасці, якая з'яўляецца ў дзярж. становішчы. Тэхнічна абсталяванне існуючых калодачных фабрык падля кроўнае. Іны могуць вырабіць толькі паўфабрыкат. Каходкі, якія выпускаюцца фабрыкамі, не карыстаюцца попыткам з боку аб'юнкцыйных фабрык і майстэрняў. 100.000 р., якія адпускаюцца годна пляну на даабсталяванне фабрыкі „Рабочы“, ля могуць істотна змяніць становішча.

Нарада паставіла, што пяцігодка павінна забяспечыць развіццё дрэвапрацоўчай прамісловасці ў Барысаве. На тэрыторыі фабрыкі „Камінтэрн“ трэба будаваць магутную фабрыку саматужных і механічных «алодак. На тэрыторыі заводу таксама павінна быць будавана фабрыка гульнявога мэбля.

Гэтым будзе дасягнута канцэнтрацыя і рацыяналізацыя дрэвапрацоўчай прамісловасці ў Барысаве. Заводнапраўніцтва і заўкомы заводу „Камінтэрн“ і фабрыкі „Рабочы“.

Ведем толькі, што павінна быць пабудавана новая буйная фабрыка абутку на 5.000 пар у дзень. Але дзе яна будзе будавацца—у Менску, ці ў Віцебску, ці ў Гомелі—гэта для нас невядома. Наогул, аб нашай фабрыцы ў праксе мала.

Нядаўна пяцігодка абгаворвалася на агульным сходзе рабочых. Вытворчая камісія прапрацавала плян і ўнесла шмат новых прапаноў, якія трэст сваячасова ня ўлічыў.

Двухсот кватэр, якія намечаны

Неканкрэтна, у агульных рысах

(Гарбарня «Большавік», Менск)

Пасобнага пяцігодкавага пляну наша гарбарня ня мае. Ёсць праект агульнай пяцігодкі Белскуртрэсту, у якую ўваходзяць пляны ўсіх гарбарняў БССР.

Гэты праект трэстам надрукаваны і распаўсюджаны сярод рабочых. Але трэба сказаць, што рабочыя не задаволены праектам. У ім гаворыцца абстрактна, у агульных рысах, аб развіцці беларускай скурраной прамісловасці і вельмі мала канкрэтна, аб гарбарні «Большавік».

— А нас,—гавораць рабочыя,— асабліва цікавіць становішча і перспектывы нашай гарбарні.

Вось, напрыклад, у праксе сказана: «Хромавы цэх будзе з 1932 г. вырабляць выключна галынтарэйныя скурны». А чаму іменна хромавы цэх

быць пабудаваным калі фабрыкі абутку. Гэта дасць магчымасць рацыяналізаваць паравозку поўфабрыкатаў.

Плян зусім не гаворыць аб тым, ці будзе будавацца пры заводзе амбулаторыя, дзіцячыя асьлі і сталюкі

Агульны сход рабочых унёс адпаведную прапанову. Трэба спадзявацца, што Белскуртрэст улічыць усе заўвагі рабочых-гарбароў.

С.

пераводзіцца на вырб галынтарэйных тавараў—у праксе ні слова. Другі пункт: «Конеі цэх пераводзіцца на новы завод па выпрацоўцы мастаў».

А чаму гэта так? Калі гэта будзе? Аб гэтым ні слова.

Але самы вялікі недахоп пяцігодкі—гэта адсутнасць важных пытанняў, якімі зацікаўлены рабочыя. Так, напрыклад, піюча не гаворыцца аб нашырэньні чырвонадубнага цэху, аб пераводзе цэху на выпрацоўку поўвалу, аб колькасці рабочых, аб абсталяванні.

У бліжэйшыя часы будзе скліканы агульны сход рабочых. Там нашы вытворцы высунуць свае прапановы.

Гарбар.

равадзіцца на вырб галынтарэйных тавараў—у праксе ні слова. Другі пункт: «Конеі цэх пераводзіцца на новы завод па выпрацоўцы мастаў».

Як можна бачыць па гэтых паказчыках, нова арганізаваныя калектывныя аб'яднанні ў сярэднім маюць на аднесці да дробных як па ліку гаспадарак, так і па размеры плошчы. Больш буйныя па плошчы калгасы зарэгістраваны ў Мазырскай і Аршанскай акругах.

САЦЫЯЛЬНЫ СКАД КАЛГАСАЎ

У навава арганізаваных калгасах мы маем наступны сацыяльны склад: бядняцкіх гаспадарак—59,5 проц. з агульнага ліку, сярэдняцкіх—36,1 проц. і заможных—4,4 проц.

ШТО ПЕРАШКАДЖАЕ КАЛЕКТЫВНАМУ БУДАЎНІЦТВУ

Што перашкаджае рабоце па калектывным будаўніцтве?

Мы тут перш-за ўсё маем адсутнасць належнае практыкі і належна надрыхтаваных працаўнікоў у справе калектывізацыі.

Арганізацыя калгасаў на працоўных землях суправаджаецца вялікімі труднасцамі ў звязку з неабходнасцю земляўпарадкавання і з перашкодамі з боку заможнай часткі сялян у працесе земляўпарадкавання.

Далей з ліку старых калгасаў мы маем вельмі мала такіх, якія з'яўляліся б прыкладамі належна разгорнутай калектывнай работы.

Л. Н.

Павінен быць таксама пераацэнены склад існуючых камунальных трэстаў для перадачы райкамкам прадпрыемстваў, якія знаходзяцца на тэрыторыі раёнаў і ўваходзяць у акруговыя камунальныя трэсты, ня гледзячы на тое, што яны маюць чыста раёнавае значэнне і абслугоўваюць пэўныя населеныя пункты. Адначасна з пераглядам складу камунальных трэстаў СНК прызнаў патрэбны выключыць з трэстаў прадпрыемствы, якія ня маюць вытворчага значэння (гаспаініцы, купальні, гарадскі транспарт і інш.) і якія павінны быць у беспасрэдным кіраванні гарадскіх саветаў.

Гарадскія прадпрыемствы, якія цесна звязаны з гарадскім добрабытам і жыллёвай гаспадаркай (каналізацыя, водаправод, электрычныя станцыі і інш.), павінны атрымаць асобнае арганізавана-гаспадарчае афармленне і належае плянава-тэхнічнае кіраванне праз мясцовыя саветы і НКФ. Перагляд камунальных трэстаў ускладняецца на Вышэйшым Савет Народнай Гаспадаркі. НК Гандлю даручана разам з акрывкамкомі вызначыць вытаньне аб магчымасці ўтварэння аб'яднанняў мугамавольнай прамісловасці. Размежаваньне паміж камунальнымі і прамісловымі прадпрыемствамі мясцовай гаспадаркі павінна быць праведзена ў Менску, Віцебску, Гомелі і Бабруйску.

Дырэнтывы па складанні мясцовых бюджэтаў

СНК паставіла ў прыкладанні мясцовых бюджэтаў на 1928-29 г. кіравацца

лічэным росту ў Удольнае вагі выдаткаў на гаспадарча-вытворчыя вытрасы, а таксама і на культурна-сацыяльныя, зьвярнуўшы ўвагу на ашышчаўнальню пляну ўсеагульнага навучаньня. Павінна быць зьвернута ўвага на неабходнасць павялічэння выдаткаў на капітальнае будаўніцтва, у пасобку будаўніцтва пачатковых школ і шляхоў павінна быць прадугледжана па бюджэце поўнасьцю ў адпаведнасці з плянамі, а таксама павінны быць прадугледжаны сродкі на пабудову дэкарацый, вэтэрынарнай і аграмаічных пунктаў. Пры складанні бюджэтаў павінна быць узата пад увагу неабходнасць асцягаваньня сродкаў на ўпарадкаванне мястэчак.

Акрывкамкам запрапанавала безахладна рэспачаць падрыхтоўку будаўнічых пляноў з тым, каб тэхнічна будаўнічыя пляны былі зацверджаны ў належным парадку не пазней 1 студзеня 1929 г. Акрывкамкомы пры складанні бюджэтаў на 1928-29 г. павінны прыступіць да далейшага плянавага павырэння сельскіх бюджэтаў. Выходзячы з неабходнасці стварыць сярнячыя ўмовы для гаспадарчага і культурнага развіцця г. Менску, як сталіцы БССР, а таксама баручы пад увагу вялікае значэнне правядзеньня ў Менску буйных капітальных работ, СНК прызнаў патрэбным звольніць Менскую акругу на 1928-29 г. ад адлічэнняў у мясцовага бюджэту ў фонд регулявання. Бюджэты кожнай акругі павінны быць складзены бездэфіцытна. НКФ разам з НК Сацыяльнага Забеспячэння даручыла распрацаваць і падаць у СНК праект паставы аб парадку забеспячэння састарэлых сялян.

Траянчэе дзейнічае

Паміж трох агнёў

У практыцы работы Менскай акруговай камісіі па пасылцы на працу дэмабілізаванага вачскаду меў месца вельмі паказальны вліск:

Асабіста анкета грамадзяніна Гайдукевіча кажа, што ён дэмабілізаваны ў 23-24 годзе. Служыў у царскай арміі чыноўнікам вайсковага часу; у Чырвонай арміі—загадчыкам гаспадарні палка, прафесія—лесная справа.

Камісія дала Гайдукевічу пудёўку па спецыяльнасці ў лесазагатоўчую арганізацыю, але там ён аказаўся непадыходным.

Навіраваў Гайдукевіча ў Менскую раённую кантору Зах. чыгунак. Там ён адмовіўся ад прапанаваных яму двух пасадак: стральца аховы дарог і кандуктара.

«Выбачайце! Мне не падабаецца быць прэстым стральцом і сарманца знаёмых, або зрабіцца кандуктарам, каб табе гаварылі: «бруці Гаўрыла».

Камісія міласціва выдала Гайдукевічу новую пудёўку па адрас раёйнага прадстаўніцтва МББ чыг. Там яму прапанавалі пасаду канторшчыка з акладам 51 руб. пазе бясплатнага праезд па чыгунцы.

І ад гэтага ён адмовіўся, бо «ён спец на лясных справах» і яму мала гэтай пенсіі.

Старшыня камісіі парашыў зьвязаць спода з вучою, і правільна...

Але Гайдукевіч нарадзіўся пад шчаслівай плянёткай. Невядома чыя магічная рука ўзяла старую пудёўку ў лінейную раённую кантору Заходніх чыгунак і замест гэтага адраса напісала: «у Менскую гарадскую станцыю Заходніх чыгунак».

Пачальнік станцыі прапанавалі яму часовую пасаду агента па пагрусцы лясных і будаўнічых матэрыялаў. Гайдукевіч адмовіўся: «яму патрэбна штатная пасада».

Ён накіраваўся да нам. акруговага пракурора Развіблюма са скаргаў. Апошні прапанавалі даць штатную пасаду Гайдукевічу. Магчымаваная адмова начальніка гарадской станцыі разгледжана нам. пракурора, як непадпарадкаванне ўладзе. Сьледчаму прапанавана прыдугнуць начальніка станцыі да крымінальнай адказнасці.

Водны начальнік парашыў прыняць Гайдукевіча звыш зацверджанага штату. Праўдзеньне дарогі, убацькушы ў гэтым паршэньне крыдтнае дысцыпліны, назамыла на начальніка станцыі адміністрацыйнае спадзяванне і дало «радымальную» парадку:

«Звольніць аднаго працаўніка і на яго месца пасадыць Гайдукевіча». А што скажа прафсаюз?

Начальнік станцыі апынуўся паміж трох агнёў.

А павуль ён адданы пад сук па эртнуде 106 Бр. Код.

І. А.

Тры пэрыяды ў развіцці французскай кампартыі

Да VI кангрэсу Камінтэрну

Дзейнасць французскай кампартыі з 1924 да 1926 г. адзначана барацьбою супроць левага блёку—самоу дробнай буржуазіі з некаторай часткай легкага прамісловага капіталу. У гэты перыяд кампартыі даводзіцца змагацца супроць дэмакратычна-пацыфісцкіх ілюзій, зьвязаных з блёкам, у якім прымаў ўдзел і сацыялістыя.

Гэтыя ілюзіі выражаліся ў дэмагегічным лезунку: «прымусім пляціць вайсковыя выдаткі багатых», які высюўваюць правядыры левага блёку. Гэтыя ілюзіі выражаліся ў дэмагегічным лезунку: «прымусім пляціць вайсковыя выдаткі багатых», які высюўваюць правядыры левага блёку. Але замест таго, каб прымусіць багатых пляціць, левы блёк сваёй палітыкай інфляцыі абанкрутаваў дробную буржуазію, значна зьменшыў рэальную зарплату рабочых і моцна павялічыў дарагоўню жыцця. Левому блёку ўдалося ўцягнуць шырокія сялянскія колы і нават частку рабочых класы за сваёю «налітыкаю міру», якая ў сапраўднасці маскавала толькі выраза імперыялістычнага імкнення французскай буржуазіі. Гэта «мірнае» палітыка вельмі яркава адбілася ў часе панававання левага блёку ў дзярж. становішчы. Леваму блёку ўдалося ўцягнуць шырокія сялянскія колы і нават частку рабочых класы за сваёю «налітыкаю міру», якая ў сапраўднасці маскавала толькі выраза імперыялістычнага імкнення французскай буржуазіі.

Пачынаючы з 1926 г. і да гэтага часу, адбывалася перагрупоўка сіл французскай буржуазіі і зьмяняўся не палітычнай ролі правадыроў дробнай буржуазіі. Французскі капіталізм, пад уплывам вірусамата Пуанкаре «пацыянальнага» адініства», прыступае да палітыкі рацыяналізацыі вытворчасці і да падрыхтоўкі новых імперыялістычных войн. Наступленьне на рабочую класу і яе рэвалюцыйныя арганізацыі ўзмацняецца, а адначасова выяўляецца роля сацыялістычных і рэфармісцкіх «правадыроў».

У такіх умовах развівалася дзейнасць французскай кампартыі. Ня гледзячы на забуджаныя і памылкі кіраўнітва, большавізацыя французскай кампартыі за гэты апошні гады зрабіла сур'ёзныя посьпехі, дзякуючы суровай самакрытыцы, дзякуючы данамоце і кіраўніцтву Камінтэрну.

Унутраная эвалюцыя французскай кампартыі за гэтыя 4 гады можа быць наведзена на 3 буйныя перыяды:

1) Барацьба з апартунізмам і сацыяльна-дэмакратычным перажыткамі ў радок кампартыі. Барацьба гэта энэргічна праводзілася ўнутры партыі ў зьвязку з кампаніяй супроць каленіяльнае вайны ў Марока і дазволіла сарваць маскі з апартуністычных элементаў, якія засталіся ў кампартыі. Апошні—невялікая інтэлігентная група, якая аб'ядналася вакол выгналага з партыі контррэвалюцыйнага Суварына, высюўвала такі тэзіс: «з прычыны адсталасці рыфаў нельга заклікаць французскіх рабочых да братаўня з імі». Гэты тэзіс зьяўляецца адмаўленьнем ад пралетарскага патрыманьня руху каленіяльных народаў, г. зн. спроб перагляду аднаго з асноўных прынцыпаў ланізму.

Барацьба з апартунізмам, якая скончылася выключэннем памыйнай групы з партыі, шмат чаму навучыла партыйную масу.

2) Барацьба супроць «ультра-левых» тэндэнцый, якая скончылася на партыйным кангрэсе ў 1926 годзе.

3) Барацьба з традкізмам. Гэта была найбольш буйная ўнутраная барацьба, якую нашай партыі прышлося прабаць. Сапраўдная прырода французскіх агентаў традкізму выявілася ў гэтым праявілася ў сваёе паміж найбольш ярмы апартуністы-

мі, выключанымі з партыі з 1924 г., з так званымі «левымі», асуджанымі партый у 1926 г. Гэты ганебны сава быў заключан на плянформе партыйнай апазіцыі ваўсеКІ(б). У той час, як выключаныя з партыі апартуністы ваялі па-за ёю барацьбу над сыдагам традкізму, так званыя «левыя» ўнутры партыі ня спынілі французскай барацьбы. Пасля дыскусіі, у якой прыняла ўдзел уся партыя, невялікая група традкісцкіх «правадыроў» была выключана на зьездзе партыі ў студзені 1928 г.

За мінулыя гады кампартыі правяла рад буйных палітычных кампаніяў, з якіх найбольш значнай была кампанія супроць вайны ў Марока. Тут упарны перад рабочымі і сялянамі Францыі канкрэтна было пастаўлена пытаньне аб большавізацыі бавоў тактыцы супроць вайны. Лёвае аб братаўня з прыгочацымі каленіяльнымі народамі пацягнуў за сабою значны масы рабочых і сялян, салдат і матросаў. 12-га кастрычніка 1925 г. партыі ўдалося арганізаваць грандыёзную аднадзённую забастоўку працэту, у якой прынялі ўдзел звыш мільёну працоўных. Партыйныя лезуні дасягнулі фронту. Адзначана было шмат выпадкаў братаўня. Для «продзіянічання» прапагандае кампартыі, урад пасадыў у турму, паводзе даных вайсковага міністэрства, 1.400 салдат; грамадзянскія суды былі завалены працэсамі супроць партыйных актывістаў.

Увосень 1926 г. пасьля краху левага блёку, кампартыя правяла агітацыйную кампанію сярод працоўных, у выніку якое лік партыі ўзрос на 10.000 чалавек.

У 1927 г. з іменным посьпехам была праведзена кампанія супроць ваенных законаў, якія павінны падрыхтаваць краіну да новай імперыя-

лістычнай вайны. Кампанія гэта была праведзена ня толькі сярод шырокіх рабоча-сялянскіх мас, але і ў арміі і флэце. Больш чым у 70 палкох адбыліся дэманстрацыі са сьпевамі «Інтэрнацыяналу» і лезунгамі кампартыі.

На апошніх парляманцкіх выбарах кампартыя высунала сваіх кандыдатаў ва ўсіх выбарных акругах і парашыла падтрымаць сваіх кандыдатаў супроць сацыялістычных правадыроў, калі апошнія ня прымуць прапановы кампартыі аб адзіным фронце як у пятаўных зарплатах, так і ў пытаньнях барацьбы супроць імперыялістычнае вайны, за абарону Савецкага Саюзу і за амністыю палітычным зьняволеным. Гэта выразна пазыцыя прынесла партыі, у параўнанні з выбарамі 1924 г., каля 200.000 новых галасоў (875.000—1.080.000).

Перамога кампартыі тым больш значная, што гэты 200.000 галасоў яна атрымала ў галоўных прамісловавых раёнах, дзе дагэтуль панавалі сацыялістыя.

За гэтыя 4 гады буйныя посьпехі зрабіў і партыйны друк. Цэнтральны орган французскай кампартыі «Юманітэ», які ў 1924 г. меў прыблізна тыраж ў 150.000 экзэмпляраў, у сярэднім мае тыраж 250.000, а ў часе выбараў дасягаў у неўняны дні нават 415.000. Апрача «Юманітэ» выдаецца яшчэ некалькі штодзённых газет і пятаўднёвых правінцыяльных часопісяў.

Партыйныя арганізацыі па ліку амаль не зьмяніліся і таму аўна не абавідаваць таму ўплыву, якім карыстаюцца сярод рабочых мас. Французская кампартыя налічвае зараз 60.000 членаў і мае прыблізна 900

ячэек на прадпрыемствах і некалькі сот ячэек вулічных.

У арганізацыйнай рабоце партыі адзначаюцца сур'ёзныя недахопы, якія яна спрабуе напавіць. Галоўнымі праблемамі, што стаяць перад партыяй ў гэтай галіне, зьяўляюцца, з аднаго боку, нашырэньне партыйных арганізацый, шляхам прыцягнення новых членаў, палітычнае ажыўленьне пазываў арганізацый і, галоўным чынам, практычная выпрацоўка раду мер для супраціўлення наступленьня прадпрыемцаў і ўраду.

Неабходна ўспомніць і аб рабоце французскай кампартыі сярод прафсаюзаў, якую яна вяла як непасрэдна, так і праз Унітарную Канфедэрацыю Працы, рэвалюцыйную прафсаюзную арганізацыю, якая натхняецца і накіроўваецца камуністымі. Работа гэта мае значны посьпехі. Чырвоная прафсаюзная арганізацыя Францыі, якая далучаецца да Прафітэрну, налічвае каля 500.000 членаў. За мінулыя гады яна вяла самую шырокую кампанію за адзіны фронт рабочае класы і за прафсаюзнае адініства працоўных.

Неабходна таксама адзначыць посьпех кампартыі за гэты перыяд у справе арганізацыі, агітацыі і прапаганды ва французскіх каленіях значна ўзмацніўшы яе ўплыву сярод мясцовага насельніцтва.

АНРЫ БАРЕЗ.

(Член палітбюро Французскай кампартыі).

Прывітаньне ўдзельнікам Усебеларускае спартакіяды!

Разьвіцьцём фізкультуры ўмацуем рады абаронцаў СССР.

Усебеларуская спартакіяда



Сьвята пралетарскае фізкультуры

Сьвята пралетарскае фізкультуры набыла вялікае значэньне таму, што яно супала з "тыднем абароны".
Наша фізкультура прадстаўляе сабою армію, на якой пралетарыяты трэніруюць свае мускулы, адначасова выхоўваюць і загартоўваюць зь сябе стойкага байца за ідэю камунізму.
Вось чаму на сьвята мы зварачаем вялікую ўвагу. Яно павінна падсвядзіць вочкі 8-мі гадовай фізкультурнай рабочае на Беларусі і адзначыць дасягненьні і недахопы на гэтым важным участку нашай работы, каб лямачэй было намячыць далейшыя шляхі разьвіцьця фізкультурнага руху.

Фізкультура стала ня толькі сур'ёзным фактарам фізычнага выхаваньня і здарав'я людзей працоўных, але-ж яна стала сапраўдным сродкам культурнага і бытавога росту нашай моладзі. Выхоўваючы калектыўныя паводзіны, загартоўваючы волю і вытрымку, трэніруючы сьмеласьць, фізкультура разам з тым ператвараецца ў вадзючую прыналежнасьць гэтай вялікай культурна-асьветнай работы, якая зараз разьвіваецца ў нашай краіне.

Фізкультура моцна ўвайшла ў прафсаюзы, школы, Чырвоную армію, на фабрыкі і заводы. Яна стала аднакавай адзінаства і арганізаванасьці ў наш час, у перыяд жорсткага наступу імпрэвізаў буржуазіі на пралетарыят.

Сьвятае сьвята з гэтага боку надзвычайна важнае. Яно павінна асабліва ласкава правіць імяна гэтай ініцыятыўнае пралетарскае адзінаства фізкультурнай арміі, яе спартыўную падрыхтоўку, яе вытрымку і даступнасьці.
Зьмяшчаючы алімпіяд дасягненьняў, сьвята адначасова павінна падчыркуць і тых недахопы, якія ўласна існуюць.

Нягледзячы на гэтае сьвята фізкультуры паслушкі стымулам для далейшага больш гуртка і лямачэй больш багатае посьпеху ў разьвіцьці пралетарскае фізычнае культуры на Беларусі.

Што будзе 1000 удзельнікаў

Сьвята адкрываецца ўсебеларускай спартакіяда. На спартакіяду ў калектыўных спарборніцтвах прыме ўдзел да 1.000 чал., у індывідуальных—да 1.500.

Новы від спарборніцтваў

Уварышню сьвята ўводзіцца новы від спарборніцтваў: па гарадках, перамазе вяснянага палёвага гарадка, хадьба з перашкодамі на 1.500 і 8.000 метраў.

Новы від плаваньня

Уводзіцца новы від плаваньня ў водаратцы. Плаваньне будзе наладжана ў лягерах "Чырвонае Урочышча".

На спартакіядзе таксама будзе разыграны ўварышню фэхтаваньне, бокс, гімнастыка і пераход разьдзелу са стрэльцаў на 25 кілямэтраў.

Месяца спарборніцтваў

Спарборніцтва на ўсебеларускай спартакіядзе адбудуцца ў трох месцах: Гульні—на чыгуначным і гарадскім стадыёнах; зьлёгка атлетыка—на гарадскім стадыёне; гімнастыка, бокс, барацьба.

ба, фэхтаваньне—на пляцоўцы "Прафінтэрна"; вясняна-прыкладная, ваяўнікі ў удзелем грамадзкіх каманд—у лягерах "Чырвонае Урочышча".

1.200 білетаў на Спартакіяду

ВСФК Беларусі разаслаў па фабрыках і заводах, прафсаюзах і буйных прадпрыемствах звыш 1.200 білетаў для запысьці на спартакіяду.

Взлётны крос

Взлётны крос сьвята будзе праведзены ўварышню: Полацак—Менск, Менск—Масква.

Прывезд прадстаўніка Спортінтэрну

На ўсебеларускую спартакіяду прывядзе прадстаўнік Спортінтэрну і ВСФК СССР т. Кальц.

Прызны лепшым камандам

Лепшым агульным камандам будзе выданы два прызны імя ЦВК Беларусі. Будзе прэміявацца таксама лепшыя футбольныя, баскетбольныя каманды і каманды лёгкай атлетыкі.

Чакаецца прывезд т. т. Ягорава і Ланда

На спартакіяду чакаецца прывезд вядомых БВА т. Ягорава і члена Рэвваксавету Ланда.

Фізкультурнікі і "тыдзень абароны"

Сьвята ўсе ўдзельнікі спартакіяды прымаюць удзел у паратэ Асавілізму ў першых радах.

204 фізкультурнікі на інтэрнацыянальную спартакіяду

ВСФКБ паслае 204 лепшых фізкультурнікаў, удзельнікаў усебеларускай спартакіяды, на інтэрнацыянальную спартакіяду ў Маскву.

Адкрыцьцё стадыёну

Да ўсебеларускай спартакіяды скончылася падрыхтоўка спартплёўкі "Прафінтэрна". На пляцоўцы зроблена дарожка для бегу, трыбуна, лаўкі для глядачоў і г. д. Адкрываецца новы чыгуначны стадыён.

Засьняўце спартакіяды Беларускае

Самыя цікавыя гульні, якія адбудуцца на ўсебеларускай спартакіядзе, будзе засьняўце Беларускае для паказу іх у нямю.

4 канкурэнты спартакіяды

На ўсебеларускай спартакіядзе адбудуцца цікавыя розыгрышы па футболе. Выступаюць у розыгрышы 4 канкурэнты: Полацак, Гомель, Менск і Бабруйск.


Каманды ад акруг

Ад усіх акруг на спартакіяду прымаюцца: ад Менску—150 чал., Полацак—40, Гомель—60, Бабруйск—60, Віцебск—50, Мазыру—40, Воршы—42, Магілёву—40. Рэшта—ад вайсковых частак.

Мэханізацыя будаўніцтва Унівэрсытэцкага гарадка

Ручны спосаб прыгатаваньня бетону, які ўжываўся ня так даўно, часткова выхываецца машынай. На будаўніцтве унівэрсытэцкага гарадка працуюць дзьве намецкія машыны—бетонамашыны маркі «Kaiser» моцаю 10 конскіх сіл. Машыны прыводзіцца ў рух электраматорам. Работа машынай патанне на 4 руб. кошт зьлічанага сажна бетону. Акрамя таго дае вялікую эканомію ў рабочай сіле. Машына абслугоўваецца трыма рабочымі і адным электратэхнікам і забясьпечвае бетонам 90 каменшчыкаў у той час, як пры ручным спосабе адзін рабочы забясьпечвае толькі трох каменшчыкаў.

Цікава таксама прасачыць за працэсам прыгатаваньня бетону. Складаныя часткі: пясок, граві і цэмент у паэрабнай прапорцыі засыпаюцца ў вадзі коўш, які падмаецца спецыяльным прыводам уверх, мэханічна сам перавароч-



ваецца ў спецыяльную дэрку і адтуль самацёкам паступае ў барабан. Пры дапамозе помпы, якая знаходзіцца з боку машыны, вада ідзе ў бак, адкуль пры загрузцы бетону парціямі паступае ў барабан. Барабан мае шрубавыя лопасці, якія перамяшваюць сур'ёзным чэсткі з вадою, потым адваротным зваротам высыпае ўжо гатовую масу бетону ў спецыяльна падстаўлены тачкі або насілікі. Адгэтуль ужо гатовы бетон развозіцца да месца прызначэньня. Ручны спосаб прыгатаваньня бетону на пабудове унівэрсытэцкага гарадка заменен зараз машынным.

На фота-здымку адна з бетонамашынаў, якая працуе на будаўніцтве унівэрсытэцкага гарадка.

М Е Н С К

Да 100-гадовага юбілею Чарнышэўскага

Усе прафарганізацыі БССР рыхтуюцца да юбілею, прысьвечанага стагодзьдзю з дня нараджэньня Чарнышэўскага. Юбілей будзе праведзены ў першай палове Кастрычніка.
У часе юбілею клубамі будуць арганізаваны гутары і данады на тэму аб жыцьці і дзейнасьці Чарнышэўскага.
У чытальных пры клубах і чырвоных кутках будзе арганізавана галоснае чытаньне твораў Чарнышэўскага. ЦСПСБ запрапанавалі ўсім прафарганізацыям асячасова закупаць для стацыянарных перасоўчых бібліятэк творы Чарнышэўскага, якія выдаюцца Беларуска-дзяржаўствам.

За ўдзельнікамі спартакіяды захоўваецца зарплата

Паводле пастановы Наркампрацы БССР за рабочымі і служачымі—удзельнікамі ўсебеларускай спартакіяды—на час спартакіяды, ня больш, як на 6 дзён, захоўваецца іх сярэдні зарплата па месцы працы.

Справа Сукеніка

21 ліпеня ў Менскім акружным судзе пачнецца працэс па справе Сукеніка.

Экспартныя загатоўкі

Белдзяржгандаль зараз заняты загатоўкай для экспарту яек, ракаў і лясавых траў. Белдзяржгандаль запрапанавалі сваім аддзяленьням разгарнуць шырокую работу па загатоўцы брусьніц для экспарту, поспыт на якія на міжнародных рынках вялікі.

Вопыт экспарту брусьніц у мінулым годзе быў няўдалы. Яны папаваліся ў дарозе, і Белдзяржгандаль быў прымушан прадаць іх за басцэнак. Каб унікнуць леташніх памылак, Белдзяржгандаль ужо рад мер у справе пакарэньня справы загатоўкі і паліпшэньня ўпакоўкі.

Акрамя брусьніц прыступлена да загатоўкі для экспарту агуркоў, клявы і цыбулі.

Сьвята мярнуецца экспартаваць за граніцу невялікія партыі цвятовай капусты, трыкоўкі і агрэсту для вызначэньня магчымасьцяў іх экспартваньня за граніцу.

Даведчы адзел

Настаўніку Іванову П. (Смалевічы)—Настаўнікі патрабуюцца ў Барысавскаю і Томскую акругі ў Беларускай школе і ст. Пэсія—на стаўках РОФРСР. Выдаткі па прывядзе будучы аддзяленьні арганізацыя на месцы.
Вам паложыцца падаць заяву ў Наркампрацы Беларусі.

Добрабыт у Менску



Камгасам за гэты год пабудаваны ў Менску рад паркаў і сквераў. Разьбіты сквер на Юбілейным пляцы, на пляцы імя Сьвярдлова, закончана пабудова Старажудовага сквера і забрукаваны рад вуліц. Камгасам прыступлена да пабудовы вялікага парку на былой Антопаўскай дачы. Работа разьлічана на некалькі год. Для таго, каб зьвязаць парк з горадам, камгасам прыступіць да праектаў шасэйна-дарогі для аўтамабільнага руху. Пабудова парку абыдзецца ў 150 тыс. руб.
На нашым фота-здымку здымаюцца сквер каля Заходняга вавэзу.

За дзень

— АРГАНІЗАЦЫЯ СЭКЦЫЙ ШКЛЯРОЎ. Прэздыум ЦСПСБ знайшоў мета-агодным арганізаваць секцыю шкляроў пры саюзе хэмікаў. Арганізацыйная праца пачае з вясні.

— РАЗЬМЕРКАВАНЬНЕ МЕСЦ У ВЯЧЭРНІМ УНІВЭРСЫТЭЦЕ. Прэздыум ЦСПСБ разьмеркаваў па саюзах 108 месцаў у менскім вятэрна рабочы унівэрсытэт. Прыды заўва ў унівэрсытэт адбудуецца з 1-га па 20-ое жнівня прыёмныя іспыты пачнуцца 25 жнівня.

— ЛЕКЦЫЯ АБ КІТАІ. Будзьдзё ЦСПСБ у бліжэйшыя дні правядзе ў сабсе „Прафінтэрна“ і па ўсіх клубных садох рад лекцыяў на тэму „Кітай, як ён ёсьць“.

Левцы будучы суправаджаць дэманстрацыйнай карні. Лектар, былы працаўнік сьведчых уставаў у Кітаі, т. Мураўіна.

— ТЫРАЖЫ ДЗЯРЖПАЗЫК. 20, 21 і 22 ліпеня ў Ніжнім Тагіле, Уральскай краіны адбудуецца шосты тыраж 10-працэнтавай пазыкі 1927 г. У гэтым тыражы будзе разыграны 4.001 выйгрыш на суму 700.000 руб.

Паведамленьні

— Дом Працасьветы. У саўторстве 17 ліпеня, а 7-й гадзіне ўвечары адбудуецца адчынены сход лямачэй КЦСБ працасьветы.

— Сьвята, 15 ліпеня ў сабсе працасьветы асьветнікі і студэнцыя БДП праводзіць сьвяткаваньне, прысьвечанае «тыдню абароны» і вызваленьня Беларусі ад беларускага.

Пачатак а 3 гадзіне дня.

Праграма сьвяткаваньня:

- 1) Стралковае спарборніцтва, прыём вайсковых гурткаў.
- 2) Урачыстая частка.
- 3) Пастановка мастацкага тэатру «Саврэмнік»—„Октябрь“ і асобныя часткі з „Леніна“.

Летарэя, кітэскі вайскавай літаратуры, фэйерверк, аркестр, буфэт.

Уваход на сьброўскія білеты па кошту працасьветы, па студэнцкім па сьведчаньнях і па пасьведчаньнях саўвачоў курсай.

Адказны рэдактар Я. АСЬМОЎ

Тэатр і кіно

Тэатр і кіно

Медзьярж-тэатр	ГАСТРОЛІ МУЗКАМЭДЫ НІДЗЕЛЯ, 15-га ліпеня „МАРИЭТТА“ музкамэдыя ў 3-х дзёлах, муз. Лега ра. Пачатак ролі а 9 гадзіна веч.—Білеты ад 2 р. 25 к. да 40 к. У рабочей касе, для членаў прафсаюзаў, са спіскай.
Летні сад Кіно-«Культура» Савецкая, 71	Ад аўторна, 10 ліпеня, у „ЗАКОН ГОР“ у 8 частках У галоўнай ролі вядомы грузінскі артыст Бастаеў. УВАГА! У выкладку дрэзнага надвор'я сьпэцыяльна пераносіцца ў кіно „Культура“ (сімні будынак—Валадарскага, 7).
Кіно „Чырвоныя Зоркі“	Ад аўторна 10 ліпеня „ЦЁМНЫЯ СІЛЫ“ у 8 частках Звыш праграмы: гастролі Л. З. Леанідава, Ніны Туманвай і Замгана.
Кіно „ПРАЛЕТАРЫ“	Ад аўторна, 10 ліпеня „ЖЫЦЦЁ ЗА ЖЫЦЦЁ“ у 10 частках. Пачатак а 7 гадз. 45 мін.
Кіно „Інтарнацыянал“	Ад аўторна, 10 ліпеня прыключэнскі баявік „МІС-МЭНД“ у 3-х сэр'ях Дзьве сэр'і ў адзін сьвэс.

Беларускае Дзярж. Выдавецтва

Вышлі з друку і прадаюцца ва ўсіх кнігарнях Беларускага выдавецтва, кааперацыі, у кіёсках «Кніга Вясцы» і на чыгуначных станцыях БССР у кіёсках «Контрагэнцтва Друку» наступныя кнігі на беларускай мове:

МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА.
ЯКУБ КОЛАС.—«Сымон Музыка», паэма, выд. 2-е. Стар. 282. Цана 1 р. 75 к.
ЗЬМ. БЯДУЛЯ.—«Салавей», апавесці. Стар. 332. Цана 2 руб.
КРАПІВА.—«Людзі-суседзі». Стар. 142. Цана 1 р. 20 к.
В. КАВАЛЬ.—«На вагонах», апавяданьні. Стар. 92. Цана 55 к.

СЯЛЯНСКАЯ ЛІТАРАТУРА.
ПАКРОЎСКІ.—«Асімы чарыя і барацьба з ім». Стар. 24. Цана 6 кап.
ЗАБЛОЦКІ.—«Як зьвішчаць пустазелье». Стар. 56. Цана 80 к.

БАЙСКОВАЯ ЛІТАРАТУРА.
ІСБАХ.—«Са стрэльбай і кнігай». Стар. 268. Цана 1 р. 20 к.

ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА.
Ю. БУДЗЯК.—«Моя цялушка», казка. Цана 16 к.
Ю. БУДЗЯК.—«Бусол пубаты», казка. Цана 16 к.
АКУЛЬШЫН.—«Палаўнічыя». Цана 15 к.
САВЕНАК.—«Казюлочка». Стар. 12. Цана 25 кап.
ЛУЦЭВІЧ.—«Як жабы бараніліся ад бусла». Стар. 12. Цана 15 к.

ПАСЬПЯШЭЦЕСЯ ПАДПІСАЦА на 2-ое ПАЎГОДЗЬДЗЕ

ЗЬВЯЗДА

— на старэйшую ў Беларусі газэту —
Орган ЦК КП(б) Беларусі і Менскага АК КП(б)Б

УМОВЫ ПАДПІСКІ: на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год „ — 9 „ 75 к.

Канторай газэты „Зьвязда“ прымаецца падпіска на часопісь „ПОЛЫМЯ“
Газэта „Зьвязда“ дае сваім падпісч. дадаткам часопісь „Большавік Беларусі“
Падпіска прымаецца ў Менску: галоўнай к-рай газ. „Зьвязда“ — Савецкая, № 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзённа ад 9-3 гадз., упоўнаважанымі галоўнай канторы і разносчыкамі газэты.

У ПРАВІНЦЫ: адзяленьнямі выдавецтваў „Ізвестыя“ і „Правда“, адзяленьнямі Беларускага выдавецтва, упоўнаважанымі галоўнай канторы і ўсімі паштова-тэлеграфнымі канторамі.

„УЗВЫШША“ № 3 (9)

Вышла з друку, рассылаецца падпісчыкам і прадаецца ў кнігарнях часопісь „УЗВЫШША“

У нумары надрукавана:
ЛУКАШ КАЛЮГА.—Ні госьць, ні гаспадар—апавесць.
ЯЗЭП ПУШЧА.—За бяседным сталом; Ня стоеў, ня вяс; Забралі людзі—вершы.
З. БЯДУЛЯ.—Язэп Крушынскі—апавесць.
МАКСІМ ЛУЖАНІН.—Рабінавае шчасьце—паэма.
КУЗЬМА ЧОРНЫ.—Сястра—раман.
Т. КЛЯШТОРНЫ.—Калі асядае муць—паэма.
МАКСІМ ГАРЭЦКІ.—Малыходзія—апавяданьне.
МАМЕД САІД ОРДУБАДЗКІ.—Ханскі палац—пераклад з цюрнскае мовы УЛ. ДУБОУКІ.
КАРЛО КАЛАДЗЕ.—Пасля змаганьня—пераклад з грузінскае мовы УЛ. ДУБОУКІ.
КРАПІВА.—Вось тут і вішы—апавяданьне.
УЛАДЗІМЕР ХАДЫКА.—Ах якія вятры; Я бачыў новую карыкатуру; Пад сьмай вярбоў—вершы.
М. ДУБОВІК.—Былі безьмяцежныя ясныя дні—верш.
КРАПІВА.—Дэкрэт—сатыра.
А. І. БАРЫЧЭЎСКІ.—Сучаснае ў старажытным.
Разьвітаньне Гуктара з Андрэмахай—пераклад з стара-грэцкае мовы Ю. ДРЭЙЗІНА.
АНТ. АДАМОВІЧ.—Максім Гарэцкі.
УЛ. ДЗЯРЖЫНСКІ.—Да пытаньня аб псыхалгічным стылі на-шаніўскае паэзіі.
А. БАБАРЭКА.—Пералом у ставаўзеньні натуралістычнай культуры ў паэзіі З. Вядулі.
УЛАДЗІМЕР ДУБОУКА.—Беларускі кампазытар МІКОЛА РО-ВЕНСКІ.
КРАПІВА.—Думкі пра сатыру.
ПУШКАРЭВІЧ.—Ю. Тувім.
БІБЛІАГРАФІЯ
ХРОНІКА.

Умовы падпіскі: на 1 год (6 нумароў)—7 руб.; на паўгода (3 нумары)—4 руб.
Кожны асобна нумар у продажы 1 руб. 50 кап.
За дэплату 3 руб. гадавыя падпісчыкі атрымаюць поўны на-мэнт „Узвышша“ за 1927 г. (6 нумароў).
А Д Р А С: МЕНСК, САВЕЦКАЯ ВУЛ., № 63.



ФОТО-ЦЫНКАГРАФІЯ ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ



3 ЗАКАЗАМІ = ЗВАРОЧВАЦА ў галоўную кантору газэты „ЗЬВЯЗДА“ МЕНСК, САВЕЦКАЯ, № 63, 3-ці ПАВЕРХ.

ПАРТРЭТЫ, ГРАВЮРЫ, ПЛАНЫ, СХЕМЫ, ФАКСІМІЛЕ, ЗТЭКЭТЫ, ЦЭМЬНІКІ, ВОКЛАДКІ, ВІНЬЕТКІ, РЭКЛАМНЫЯ ПЛЯКАТЫ І ІНШЫЯ МАСТАЦКІЯ РАБОТЫ.

КОЖНЫ АДПУСКНІК можа атрымаваць газэту „ЗЬВЯЗДА“ НА МЕСЦЫ СВАЙГО АДПАЧЫНКУ

Паведамаць у аддзел падпіскі газэты „Зьвязда“ ВАШ НОВЫ АДРАС, Вам будзе высылкацца газэта па месцы знаходжаньня ў водпуку БЕЗ АСОБАЙ ДАПЛАТЫ.



Згубленыя і ўкрадзеныя

наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі!

- | | |
|--|--|
| Пасьведчаньне аб працы выд. у 1919 г. Трансп. Мат. аддзелам на імя Карповіч Р. Ф. 2715 | Каапер. кн. № 30465 Клячківай Е. Л., выд. МЦРК. 2725 |
| Вучэбскі білет Сырапущынскага В. В., выд. аб'ядн. школаў чыг. 2716 | Каапер. кн. Фракт М. Ф., выд. МЦРК. 2726 |
| Мэтрыка Узьліл-Л. Э., выд. 6. Менск. наз. рабніак. 2718 | Каапер. кн. Кантаровіча І. Я., выд. МЦРК. 2727 |
| Студ. пасьведч. № 5-363 Ніхамоўскай Ф. М., выд. ВДУ. 2710 | Каапер. кн. № 15 Кувшынавай С. О., выд. МЦРК. 2728 |
| Каапер. кн. № 20130 Старасодкай П. К., выд. МЦРК. 2720 | Вучотн. конск. кн. Беларускага выдавецтва, выд. Менскіх кам'ят. 2729 |
| Каапер. кн. № 238 Жагелі А. К., выд. Менск. прыгар. спажыв. т-ва „Земляроб“. 2721 | Каапер. кн. № 2298 Маскаловіч В. Б., выд. МЦРК. 2730 |
| Пашпарт Рубенчык Э. С., выд. Мен. міліцыяй. 2722 | Каапер. кн. Марцінкевіча П. О., выд. МЦРК. 2731 |
| Мэтрыка Севько Е. М., выд. Гомельск. Усьценьск. царквой. 2723 | Каапер. кніжка Эйдэльман Ф. Г., выд. МЦРК. 2732 |
| Пасьведчаньне Кейлера Э. А., выд. Смалевіч Р. В. К. 2724 | Пашпарт Подалыні А. П., выд. Менск. міліцыяй. 2733 |
| | Каапер. кніжка № 15387 Курганскага Г. М., выд. МЦРК. 2734 |

Продаецца **НОВОЕ ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ**, 2-ствольное центр. бол. Коммунальная, 18, 2-й этаж, **ВОРОБЬЕВСКИЙ Я.** Водеть ежодневно с 4-х до 6-ти час.

Меняю **КОМНАТУ** разм. 5 кв. с отд. ходом. в район показана МЕН НА КОМНАТУ в ЦЕНТРЕ ГОРОДА. За справками обрац. в ред. газ. „Зьвязда“.

- Каапер. кніжка Дзём'яновіча М. А., выд. МЦРК. 2722
- Каапер. кніжка № 13233 Наждана М. Ю., выд. МЦРК. 2723
- Сабовая кніжка № 1069 Нохана К. М., выд. 6. Ігуменск. ваенкамат. 2724
- Членскі білет № 2166 Нохана К. М., выд. Смалевіч. адд. саюзу с/гандальслужачых. 2725
- Каапер. кніжка № 21613 Бадачына І. Я., выд. МЦРК. 2726
- Пашпарт Поламан М. А., выд. Менск. міліцыяй. 2727
- Мэтрыка Каліноўч В. Е., выд. Ле-дзькоўскай царквой гор. Нямань. 2728
- Каапер. кніжка Сыціпута М. А., выд. МЦРК. 2729
- Вучотна-намокая кніжка Вініка М. В., выд. Менскіх кам'ят. 2730
- Каапер. кніжка Дрозд Е. М., выд. МЦРК. 2731
- Каапер. кніжка Масалева А. Я., выд. МЦРК. 2732
- Вучотна-намокая кніжка Ліневіч С., выд. Менскіх кам'ят. 2733
- Пасьведчаньне Ліневіча У. С., выд. Бел. Нав.-Дасьл. Інст. С. і А. Г. 2734
- Каапер. кніжка Рьер Р. Я., выд. МЦРК. 2735

Кожт публікацыі аб згубе дакуманту **50 к.**